



Выстава «Першакрасавіцкі мікс», адкрытая, як і належыць, 1 красавіка пры падтрымцы Міністэрства інфармацыі, дае падставы не столькі азірацца на тое, што змешчана і зроблена, колькі на тое, што яшчэ будзе.



У Анатоля Галдзева гучны голас, спраўныя рукі і добрая ўсмішка, якая не сыходзіць з твару. З ім прыемна размаўляць: у яго сакавітая і транныя мова, і ён з задавальненнем расказвае пра сваю гаспадарку.



Свет, вядома, дзеліцца на «кашатніку» і «сабачніку». Застаецца пэўная колькасць тых, хто часова вагаецца. І зусім невялікая колькасць тых, хто жывёлак у доме на дух не пераносіць.



Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

БЕЛАРУСКА-РАСІЙСКАЕ ЎЗАЕМАДЗЕЙННЕ: ПРАМЫЯ СУВЯЗІ З РЕГІЁНАМІ

Аб гэтым Аляксандр Лукашэнка заявіў учора на сустрэчы з губернатарами Ніжагародскай вобласці Валерыем Шанцавым, перадае карэспандэнт БЕЛТА.

«Важна адзначыць тую асаблівую ролю ў паспяховым беларуска-расійскім супрацоўніцтве, якую адыгрываюць прамыя сувязі з расійскімі рэгіёнамі. Падтрымліваючы і развіваючы іх, мы надалі сістэмы і маштабны характар інтэграцыйнаму працэсу», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Аляксандр Лукашэнка назваў сімвалічным, што гэта сустрэча адбылася ў Дзень яднання народаў Беларусі і Расіі. «У нас сёння агульнае свята, падобнага якому не маюць іншыя дзяржавы ў сваіх адносінах», — падкрэсліў Прэзідэнт. «Кааперацыя і аб'яднанне намаганняў — гэта шлях да прагрэсу, у той час як разрыў сувязі і спробы пасасочы супрацьстаяць усім выклікам абавязкова вядуць да ўпадку, — упуўнены беларускі лідар. — Вынікі існавання Саюзнай дзяржавы гэта пераканаўча пацвярджаюць. Сёння відэачыны дасягнуты намі прагрэсу ў эканамічнай, палітычнай і гуманітарнай сферах узаемадзейнення».

Што датычыцца Ніжагародскай вобласці, то, паводле слоў кіраўніка дзяржавы, яна з'яўляецца адным з ключавых гандлёвых партнёраў Беларусі сярод суб'ектаў Расійскай Федэрацыі. Беларусь і Ніжагародская вобласць у бліжэйшыя гады могуць дасягнуць тавараабароту аб'ёмам \$1 млрд. Кіраўнік беларускай дзяржавы адзначыў, што за апошнія тры гады аб'ёмы ўзаемнага гандлю амаль падвоіліся, дасягнуўшы ў 2012 годзе каля \$800 млн. «Пры захаванні набраных тэмпаў, лічу, у бліжэйшыя год-два мы даб'ёмся пастаўленай мэты», — сказаў Прэзідэнт Беларусі.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што апошнія гады бакі пачалі ствараць сумесныя вытворчасці машынабудавальнай прадукцыі. Так, у Ніжагародскай вобласці дзейнічае зборная вытворчасць ліфтаў «Магілёўліфтмаш», у Мінску пачата зборка аўтамабіляў ГАЗ, у Барысаве — аўтобусаў ПАЗ. «Гэта вельмі важны напрамак супрацоўніцтва, які дае магчымасць аб'яднаць узаемны патэнцыял бакоў і дасягнуць сінергетычнага эфекту. У выніку мы выпускаем сумесны канкурэнтаздольны прадукт, — падкрэсліў беларускі лідар. — Мы гатовы і далей развіваць вытворчую кааперацыю з прадпрыемствамі Ніжагародскай вобласці, пашыраць аб'ёмы і наменклатуру сумесна выпускаемай тэхнікі, пастаўляць аўтакампаненты Ніжагародскаму партнёра».

У сваю чаргу Валерыя Шанцаў падкрэсліў, што Беларусь для Ніжагародскай вобласці з'яўляецца стратэгічным партнёрам. Па выніках 2012 года яна увайшла ў тройку галоўных гандлёвых партнёраў для гэтага расійскага рэгіёна. Як адзначыў губернатар, цяпер бакі актыўна супрацоўнічаюць у прамысловасці, паспяхова рэалізуюць сумесныя праекты. Гэтай тэме ў тым ліку прысвечаны цяперашні візіт дэлегацыі Ніжагародскай вобласці ў Беларусь. У Ніжагародскай вобласці таксама шырока запатрабаваны воплыт на развіцці сельскай гаспадаркі, у тым ліку лінейка тэхнікі беларускай вытворчасці. «Яна высокаэфектыўная, камфортная, з добрымі суднаасінамі чыцкі і якасці», — адзначыў губернатар. Акрамя таго, Валерыя Шанцаў выказа асабістае жаданне ў якасці характарыстыкі беларускіх прадуктаў харчавання, якія карыстаюцца добрым попытам у Ніжагародскай вобласці.



Фота Аляксандра КЛЕШЧУКА

НАРЭШЦЕ ПАЧАЛІ БОЛЬШ НАРАДЖАЦЬ...

Падтрымка сем'яў будзе істотна ажыццяўляцца не толькі на дзяржаўным, але і на рэгіянальным узроўні

Колькасць насельніцтва Беларусі пакуль што працягвае скарачацца ва ўсіх абласцях, акрамя сталіцы. На фоне астатніх вылучаецца Віцебская вобласць, дзе адзначаецца самы нізкі каэфіцыент нараджальнасці. Разам з тым ёсць і вельмі добрыя навіны...

Тэмпы змянення насельніцтва летас скараціліся больш чым у два разы. Важнымі тэндэнцыямі года сталі рост колькасці народжанняў (узровень нараджальнасці аказаўся самым высокім за апошнія 20 гадоў) і некаторае зніжэнне ўзроўню смертнасці. Аднак супакойвацца рана. Пад такім лейтмотывам прайшоў пасяджэнне калегіі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, на якім разглядаўся ход выканання ў 2012 годзе Нацыянальнай праграмы дэмаграфічнай бяспекі Рэспублікі Беларусь на 2011-2015 гады.

ЦЫТАТА ДНЯ



Аляксандр ГУР'ЯНАЎ, намеснік міністра замежных спраў: «Працэс уступлення ў Сусветную гандлёвую арганізацыю — працэс складаны і бюракратызаваны. У бліжэйшы час Беларусь у СГА не ўступіць, але краіна імкнецца да таго, каб актывізаваць гэты працэс. Я аптыміст, і калі мы будзем правільна выконваць сваю дамышнюю работу (а мы пачалі рабіць гэта ў найлепшым выглядзе), калі ўсё пойдзе добра, то мы да 2015 года можам настаяцца быць у СГА. У той жа час, хачу адзначыць, Казахстан па-іншаму пераадымае бар'еры на шляху ўступлення ў СГА, якія ў свой час узніклі і перад Расіяй. Нам у сувязі з гэтым было б лепш, каб Расія, Казахстан і Беларусь пазітыўна рухаліся ў бок поўнага ўваходжання нашага інтэграцыйнага аб'яднання ў СГА».

Курсы замежных валют, устаноўленыя НБ РБ з 03.04.2013 г.

Долар ЗША	8690,00
Еўра	11170,00
Рас. руб.	279,50
Укр. грыўня	1066,45

НАДВОР'Е СЁННЯ

Брэст	+1°
Віцебск	+3°
Гомель	+4°
Гродна	+2°
Магілёў	+3°
Мінск	+1°

ГРАНІЦА НЕ ДАРУЕ ЛАЯЛЬНАСЦІ

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка папярэджвае дзяржаагранічальныя аб'екты паўтарэння памылак пры ахове дзяржаграніцы. Аб гэтым ён заявіў 2 красавіка, прымаючы з дакладам старшынню Дзяржаўнага пагранічнага камітэта Беларусі Аляксандра Баечку.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што зусім нядаўна сітуацыя ў пагранічным ведстве ўжо абмяркоўвалася. «Шчыра кажучы, я не магу сёння з задавальненнем адзначыць, што справы там змяняюцца незвычайна і рухаюцца ў лепшы бок. Нямаюць праблем. Я хачу бы яшчэ раз абмеркаваць сёння гэтыя праблемы і, калі трэба, прыняць адпаведнае рашэнне», — сказаў Прэзідэнт.

У той жа час Аляксандр Лукашэнка нагадаў, што многія пытанні абмяркоўваліся ў час зацягнутага рашэння на ахове дзяржаўнай граніцы, ставіліся задачы пагранічнаму ведству на гэты год.

«Але ёсць вельмі вострыя пытанні, якія нам трэба было б абмеркаваць. Хачу папярэдзіць усіх, і саблівых кіраўнікаў пагранічнага ведства: тых праблемы, па якіх сёння будуць прыняты рашэнні, па недахопах службовай дзейнасці пагранічнага ведства, паўтарыцца проста не могуць», — падкрэсліў Прэзідэнт.

«Мяне хвалюе тое, што мы ўжо занатавалі лаяльныя сёння на граніцы. Больш таго, з'яўляюцца выпадкі бесперабарнага перасячэння дзяржаўнай граніцы, і не таму, што мы гэтага не бачым. Бачым, але вельмі лаяльна да гэтага ставімся», — адзначыў кіраўнік дзяржавы.

На думку Аляксандра Лукашэнка, гэта недапушчальна яшчэ і з таго пункту гледжання, што ва ўмовах Мылтанага саюза і Адзінай эканамічнай прасторы Беларусі, Казахстана і Расіі беларуская граніца з'яўляецца граніцай і гэтых дзяржаў. «Сказаць, што мы не горш ахоўваем сваю граніцу, свой цяжка, зону нашай адказнасці, чым яны, — не апраўдана. Мы не павінны арыентавацца на горшае. Граніца павінна быць на замку», — падкрэсліў Прэзідэнт.

Старшынню Дзяржаўнага пагранічнага камітэта Аляксандра Баечку даложыў аб мерапрыемствах, якія праводзяцца ў органах пагранічнай службы па ўдасканаленні аперацыйна-службовай дзейнасці, і неадкладных мерах, якія былі прыняты на фактах парушэння дзяржаўнай граніцы непасрэдна ў пунктах пропуску.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

РЭАЛЬНЫЯ СПРАВЫ — АСНОВА ПОСПЕХУ

Выступленне Старшыні Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь РУБІНАВА А.М. на адкрыцці другой сесіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання 2 красавіка 2013 года

Паважаныя члены Савета Рэспублікі!

Паважаныя члены Урада, запрашаныя і журналісты!

2 красавіка ў адпаведнасці з артыкулам 95 Канстытуцыі краіны пачынае работу другая сесія Савета Рэспублікі пятага склікання.

Гэта падзея штогод супадае з Днём яднання народаў Беларусі і Расіі. Смяняюцца гадоў таму кіраўнікі нашых дзяржаў паклікалі пачатак працэсу інтэграцыі, адкрылі новыя магчымасці для збліжэння двух брацкіх народаў.

За мінулыя гады створаны трывалы фундамент саюзніцкіх адносін. Дасягнуты значныя вынікі ў сацыяльна-эканамічнай і эканамічнай сферах.

Па выніках 2012 года наш тавараабарот наблізіўся да 44 мільярдў долараў, а ў бліжэйшы час можа дасягнуць 50 мільярдў. Такую мэту, у прыватнасці, паставілі прэзідэнты Беларусі і Расіі на пасяджэнні Вышэйшага Дзяржаўнага Савета Саюзнай дзяржавы, якое адбылося 15 сакавіка ў Санкт-Пецярбургу.



Гэта пасяджэнне яшчэ раз прадэманстравала дынамічнае развіццё супрацоўніцтва нашых краін. На ім быў разгледжаны шэраг пытанняў, накіраваных на павышэнне эфектыўнасці саюзнага будаўніцтва. Зацверджаны бюджэт Саюзнай дзяржавы на 2013 год, узгоднены дзеянні ў галіне знешняй палітыкі, вызначаны прыярытэты далейшага развіцця.

Як падкрэсліў у сваім выступленні кіраўнік нашай дзяржавы, саюзнае будаўніцтва значнае не толькі для Беларусі і Расіі, але і служыць лакаматывам постсаветскай інтэграцыі ў цэлым.

Паважаныя калегі! Гэты год — вызначальны для краіны. Ад яго шмат у чым будзе залежаць, як спрацуе эканоміка ў цэлым.

Важнейшым паказчыкам тут з'яўляецца аб'ём нашага экспарту і знешнегандлёвае сальда. Сёння важна не толькі выбіраць тавар, самае галоўнае — здолець яго прадаць. Ва ўмовах глабалізацыі і ўзрастаючай суцэльнай канкурэнцыі гэта задача становіцца ўсё больш і больш складанай.

І другі важны напрамак — прыцягненне замежных інвестыцый. Без прыцягнення знешніх фінансавых рэсурсаў мы не можам забяспечыць такія тэмпы развіцця, якія неабходны для вываду эканомікі нашай краіны ў лідарства з краінамі сусвету.

ЧАС ДЫКТУЕ НЕАБХОДНАСЦЬ ПРАЦАВАЦЬ НА АПЯРЭДЖАННЕ

Выступленне Старшыні Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь АНДРЭЙЧАНКІ У.П. на адкрыцці другой сесіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання 2 красавіка 2013 года

Паважаныя дэпутаты, запрашаныя журналісты!

У адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, сёння, 2 красавіка 2013 года, пачынае работу другая сесія Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь пятага склікання.

Яе падрыхтоўка пачалася адразу пасля завяршэння першай сесіі Палаты прадстаўнікоў, таму што планы далейшага сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны, маштабная мадэрнізацыя эканомікі патрабуюць ад парламента прыняцця спецыяльных заканадаўчых актоў.

Як неаднаразова падкрэсліваў Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь А.Р. Лукашэнка, поспех тут непасрэдна залежыць ад таго, наколькі аператыўна мы можам перамяніць сітуацыю ў сферы інвестыцыйнай палітыкі, рэалізаваць нашы планы па ўкараненні інавацый, кардынальна змяніць дзелавы клімат у краіне.



Упуўнены, што зможам. Вынікі развіцця краіны ў першым квартале гэтага года сведчаць аб стабільным росце эканомікі і пацвярджаюць правільнасць праводзімага курсу.

Патрытычны тэндэнцыі намеціліся па росце валавога ўнутранага прадукту. Інвестыцыі ў асноўны

капітал павялічыліся на 17 працэнтаў. Аперацыйнымі тэмпамі зніжаецца энергаёмкасць прадукцыі, якая вырабляецца.

Палітычнае эканамічнае становішча ў краіне і актывізацыя нашай знешнеэканамічнай дзейнасці, у тым ліку ў рамках Мылтанага саюза, Адзінай эканамічнай прасторы, узаемадзейнення з новымі перспектывічнымі партнёрамі.

Візіты кіраўніка дзяржавы ў Інданезію і Сінгапур замацавалі пазіцыі беларускай дзяржавы ў Паўднёва-Усходняй Азіі. Збліжэнне з эканамічнымі флагманамі гэтага рэгіёна даць магчымасць нарадзіць сувязі ў розных галінах, адкрываючы новыя перспектывы пашырэння дыялогу не толькі ў двухбаковым фармаце, але і з блокам АСЕАН.

Зыходзячы з прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі будавалася работа па падрыхтоўцы да сесіі як дэпутацкага корпуса, так і шырокага кола спецыялістаў і экспертаў.

ХРОНІКА АПОШНІХ ПАДЗЕЙ

ПРЭЗІДЭНЦКАЯ ВЫБАРЧАЯ КАМПАНІЯ СТАРТАВАЛА ў ВЕНЕСУЭЛЕ

У Венесуэле стартуе выбарчая кампанія перад пазачарговымі прэзідэнцкімі выбарамі, неабходнасць правядзення якіх паўстала пасля смерці 5 сакавіка прэзідэнта Уга Чавеса. Нацыянальны выбарчы савет прызначыў днём выбараў 14 красавіка і абмежаваў перадыбарчую кампанію гранічна сістэмным тэрмінам з 2 па 11 красавіка. Ад кіруючай Адзінай сацыялістычнай партыі Венесуэлы на пасаду кіраўніка дзяржавы балатуецца часова выконваючы абавязкі прэзідэнта Нікалас Мадурэ. Яго асноўным сапернікам стане адзіны кандыдат апазіцыйнага Блока дэмакратычнага адзінства Энрыке Капрылес, які летас у кастрычніку ўжо змагаўся за вышэйшы дзяржаўны пост. Тады, набравшы 55% галасоў, быў пераабраны Чавес, а за Капрылесу прагаласавалі 44% венесуэльцаў.

БЕСПРАЦОЎЕ ў Еўразоне ўСТАНОВІЛА НОВЫ РЭКОРД

Беспрацоўе ў еўразоне ўстанавіла чарговы рэкорд, дасягнуўшы адзнакі ў 12% ад усяго працаздольнага насельніцтва, перадаюць інфармагенцтвы. Паводле інфармацыі Еўрстата, у параўнанні са студзенем 2013 года колькасць беспрацоўных павялічылася на 76 тыс. у ЕС і на 33 тыс. у еўразоне. Агульная колькасць беспрацоўных у еўразоне дасягнула 19,07 млн чалавек, у ЕС — 26,3 млн.

Самыя нізкія паказчыкі беспрацоўя былі зарэгістраваны ў Аўстрыі (4,8%), Германіі (5,4%), Люксембургу (5,5%) і Нідэрландах (6,2%).

Сітуацыя ў Грэцыі і Іспаніі застаецца найбольш цяжкай: там узровень беспрацоўя склаў 26,4% і 26,3% адпаведна. Згодна з неасудальным даўгатэрміновым пратэзам Еўракамісіі, беспрацоўе ў рэгіёне будзе расці на працягу ўсяго гэтага года і зафіксуецца на стабільна высокім узроўні ў першай палове 2014 года.

ПАДРАБЯЗНАСЦІ

РЫБА ДОРЫЦЬ ДАЎГАЛЕЦЕ І ПАЗБАЎЛЯЕ АД ХВАРОБ



Тлустыя кіслоты амега-3, якія змяшчаюцца ў рыбе і морепрадуктах, карысныя для сэрца. Яны здольныя знізіць рызыку смерці ад хвароб сэрца на 35%. Як піша The Telegraph, у цэлым жа верагоднасць заўчаснай смерці змяняецца на 27%, а працягласць жыцця павялічваецца ў сярэднім на 2 гады і 10 тыдняў. Гэта высновы Гарвардскай школы грамадскага здароўя.

Аб станючых уласцівасцях рыбы вядома даўно, але гэта першае даследаванне, прысвечанае яе ўздзеянню на пажылых людзей і працягласці іх жыцця. Што характэрна, самы вялікі скачок у паказчыках амега-3 адбываўся тады, калі чалавек, які ніколі не еў рыбу, раптам пачынаў яе есці па два разы на тыдзень.

А вось наступовае павелічэнне спажывання не давала такіх значных змен. Згодна з прызнанымі ў ЗША нормамі, здаровыя людзі павінны штодня спажываць па 500 міліграмаў амега-3 з рыбным тлушчам. Калі ёсць праблема з сэрцам, то норма павялічваецца да 800-1000 міліграмаў. Самы правільны выбар — скумбрыя, тунец, сельдзец.

КОРАТКА

Павышэнне тарифнай стаўкі першага разраду дасць магчымасць у пэўнай ступені павялічыць зароботную плату амаль 900 тыс. работнікаў бюджэтай сферы.

У Беларусі з 1 красавіка экспертная пошліна на сырую нафту зменшылася з \$420,6 да \$401,5 за 1 тону. Адзіная стаўка экспертнай пошліны на светлыя і цёмныя нафтапрадукты (акрамя бензіну) цяпер складае \$265,0 за 1 тону супраць \$277,6 за 1 тону ў сакавіку гэтага года. Аналагічная пошліна ўстаноўлена на бензол, талуол, кіслоты. На таварныя бензіны і прамагонны бензін стаўка вызначана ў адзін і той жа паказчык з каэфіцыента 0,9, складае \$361,4 замест \$378,6 за 1 тону ў сакавіку.

Тарыфы на электраэнергію ў Беларусі для асобных катэгорый арганізацый павялічаны з 1 красавіка да ўзроўню тарыфаў для насельніцтва.

У беларускіх сем'ях выхоўваюцца 78 працэнтаў дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. На 1 студзеня ў сем'ях выхоўваюцца 18 тыс. 602 дзіцяці, якія маюць статус дзяцей-сірот і дзяцей, якія засталіся без апекі бацькоў. Агульная колькасць дзяцей такой катэгорыі знілася да 23 тыс. 831 (яна скарацілася на 950 чалавек у параўнанні з 2011 годам).

Парламенцкі дзённік

У МОЦНЫЯ СПЯКОТУ І МАРОЗ РЭЖЫМ РАБОТЫ МОЖА БЫЦЬ ЗМЕНЕНЫ

На першым пасяджэнні вясновай сесіі ніжняй палаты парламента пятага склікання дэпутаты разгледзелі 13 пытанняў. Значная частка законапраектаў датычылася палітэканамічнага развіцця бізнесу ў краіне. Адначасова з гэтым парламентары ўхвалялі нормы, якія заклікаюць абараніць сацыяльныя правы працаўнікоў у арганізацыях любой формы ўласнасці. Адзін з такіх законапраектаў — новая рэдакцыя Закона аб ахове працы, якая ўчора была разгледжана ў першым чытанні.

Права адмовіцца

Упершыню законапраект аб ахове працы быў прыняты адносна нядаўна — у 2008 годзе. Міністр працы і сацыяльнай абароны Марыяна ШЧОТКІНА лічыць, што назіраецца станючы эфект закона. Аб гэтым сведчыць той факт, што колькасць выпадкаў траўматызму на вытворчасці зменшылася (з 207 у 2008 годзе да 172 у 2012-м). Закон таксама дазваляе накіраваць грашовыя сродкі на мадэрнізацыю працоўных месцаў (амаль ВР15 трлі летас). Тым не менш, новыя заканадаўчыя акты, перадачы замежны вопыт і само жыццё (аварыя на «Пінскдрэв» — прадэктывала неабходнасць новай рэдакцыі закона).

Законапраект прадугледжвае права працаўніка на адмову ад выканання работы ў выпадку ўзнікнення непасрэднай небяспекі здароўя яго і навакольных, а таксама пры адсутнасці сродкаў

індывідуальнай абароны. Пры гэтым вызначаны парадак адмовы работніка ад выканання работы і яго далейшыя дзеянні. Адмова з матывацый абавязкова павінна быць у пісьмовай выглядзе, і пры гэтым работнік абавязаны падпарадкоўвацца правілам унутранага працоўнага распарадку. Выключана норма, якая абмяжоўвае пад'ём і перамяшчэнне работнікамі цяжкіх уруччонаў. «Гэта выклікала тым, што Працоўны кодэкс плануецца дапоўніць артыкуламі, якія рэгулююць адносіны ў галіне прафесійнага спорту, — патлумачыла дэпутатка Марыяна Шчоткіна. — Адносіны паміж прафесійным спартсменам і спартыўным клубам будуць ажыццяўляцца на падставе заключанага працоўнага дагавора або кантракта, у якім выкарыстоўваецца норма па ахове працы. Усталяванне межавых нормаў падняцця і перамяшчэння цяжару ўруччонаў у гэтых выпадках для ўсіх катэгорый немэтазгодна, але будучы захаваны абмежаванні для жанчын і непаўналетніх».

Таму законапраект дапоўніўся артыкуламі аб ахове працы жанчын і непаўналетніх. Згодна з дзейным заканадаўствам, абмежаванні для гэтых катэгорый прадугледжаны толькі ў выпадку, калі яны працуюць на працоўным дагаворы, а калі жанчын і непаўналетніх працуюць па грамадзянска-прававых дагаворах альбо дагаворах падраду, прадаццуюць магучы абмежаванні на прытрымлівацца. Новая рэдакцыя закона такія абмежаванні прадугледжвае для ўсіх тыпаў працоўных дагавораў.

РЭАЛЬНЫЯ СПРАВЫ — АСНОВА ПОСПЕХУ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Вырашэнню гэтых дзвюх задач былі прысвечаны нядаўнія відзіты нашага Прэзідэнта ў краіны Паўднёва-Усходняй Азіі і Персідскага заліва. Гэтыя відзіты, несумненна, нададуць новы імпульс развіццю нашых эканамічных і палітычных адносін і дадуць магчымасць Беларусі замацавацца ў гэтых вельмі перспектывіных рэгіёнах. Дарэчы, можна адзначыць, што дамоўленасці, дасягнутыя ў час паездак кіраўніка нашай дзяржавы, пачалі ўжо ажыццяўляцца. У прыватнасці, у красавіку-май гэтага года адбудуцца афіцыйныя відзіты ў Рэспубліку Беларусь парламенцкіх дэлегацый высокага ўзроўню з Інданезіі і Сінгапура. Так што дзя Савета Рэспублікі тут будзе немалое поле работы.

У мінулыя месяцы, нагледзячыся на міжсесійны перыяд, Савет Рэспублікі працягваў актыўную дзейнасць.

Рэгулярна праводзіліся пасяджэнні Прэзідыума Савета Рэспублікі. Пры ім быў створаны і пачаў дзейнічаць навука-кансультацыйны савет па пытаннях развіцця эканомікі. Мы разлічваем, што гэты савет стане дзейнай пляцоўкай для вырацоўкі эфектыўных заканадаўчых мер рэгулявання адносін у эканамічнай сферы.

Працягнула работу беларуская частка Міжурдавай Беларуска-Кітайскай камісіі па супрацоўніцтве ў галіне высокіх тэхналогій. Мы ўшчыльную займаемся гэтым пытаннем, паколькі сустаршынёй гэтай камісіі з беларускага боку з’яўляецца Старшыня Савета Рэспублікі. Былі праведзены дзве пасяджэнні, на якіх дэталева разгледжаны прапановы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Міністэрства адукацыі, Дзяржаўнага камітэта па навуцы і тэхналогіях і галіновыя інстытуты па рэалізацыі сумесных праектаў у сферы высокіх тэхналогій. Былі вызначаны таксама асноўныя напрамкі работы камісіі на перспектыву. У першым паўгоддзі запланавана правесці рабочую сустрэчу экспертаў дзвюх краін для ўзгаднення канкрэтных планаў супрацоўніцтва, у тым ліку вырашэння пытанняў, звязаных з правядзеннем першага понафарматнага пасяджэння міжурдавай камісіі.

Вялікі аб’ём работы праведзены па стаяннымі камісіямі Савета Рэспублікі. У цесным узаемадзеянні з адпаведнымі камісіямі Палаты прадстаўнікоў і працоўнымі часткамі прапрацавана некалькі дзясяткаў праектаў законаў.

Акрамя сумесных пасяджэнняў, профільныя пастаянныя камісіі абдзедвох палат рэгулярна праводзілі круглыя сталы і семінары па многіх законапраектах. У іх ліку законапраекты аб свабодных эканамічных зонах, аб каштоўных металах і каштоўных камянях, аб інвестыцыях, аб дзяржаўным рэгуляванні гандлю і грамадскага харчавання, аб пытаннях рэгулявання працоўных адносін, аб канстытуцыйным судоводстве і аб медыцыні, аб фізічнай культуры і спорце і іншыя.

Значную ўвагу ў міжсесійны перыяд мы ўдзялілі рабоце ў рэгіёнах. Члены Савета Рэспублікі прынялі ўдзел у 48 сесіях Саветаў дэпутатаў абласнога і больш як у 150 сесіях базавага і ляўрычнага ўзроўняў.

Пад эгіды Савета па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання разгледжана пытанне аб сумеснай рабоце кіраўніцтва Горацкага раёна і ўстаноў адукацыі «Беларуская дзяржаўная сельскагаспадарчая акадэмія» па падрыхтоўцы і замацаванні кадраў у сельскай мясцовасці.

У ходзе пасяджэння Савета былі разгледжаны пытанні ўдасканалення прававога рэгулявання прыёму ва ўстаноў адукацыі сельскагаспадарчага профілю, у тым ліку пашырэння прыёму ў названыя навучальныя ўстановы на ўмовах мэтавай падрыхтоўкі. Выпрацаваны шэраг канкрэтных рэкамендацый, накіраваных на замацаванне ў вёсцы спецыялістаў, якія скончылі вышэйшыя і сярэднія спецыяльныя навучальныя ўстановы. Мы звярнуліся ва ўрад з прапановай стварыць спецыяльную камісію пад старшынствам віцэ-прэмера, якая сумесна з зацікаўленымі прапрацавала б гэтыя рэкамендацыі.

Асабліваю ўвагу ў наступны перыяд Савет па ўзаемадзеянні органаў мясцовага самакіравання плануе ўдзяліць пытанням навадзнення парадку на зямлі і добраўпарадкавання населеных пунктаў, вырашэнні пытанняў эканоміі і беражлівасці, развіцці тэрыторыі і забеспячэнні жыццяздзейнасці насельніцтва. Практыка вырашэння гэтых пытанняў будзе разгледжана ў чэрвені гэтага года на выязным пасяджэнні Савета на прыкладзе Мазырскага раёна.

У міжсесійны перыяд прадаўжалася работа са зваротамі грамадзян. У Савета Рэспублікі былі разгледжаны такія 160 зваротаў. Члены Савета Рэспублікі рэгулярна праводзілі асабісты прыёмы грамадзян і юрыдычных асоб ў Савецце Рэспублікі і рэгіёнах. За мінулы перыяд праведзена больш як 60 асабістых прыёмаў. Сярод найбольш вострых тэм, з якімі звярталіся да нас людзі, па-ранейшаму застаюцца пытанні будаўніцтва жылля, работы ЖКГ, сацыяльнага забеспячэння і сацыяльнай абароны.

З нашага боку ва ўсіх выпадках была аказана максімальна магчымая дапамога кожнаму чалавеку, які звярнуўся, у вырашэнні яго найболейстых пытанняў.

Разам з тым, лічу, што работу са зваротамі грамадзян неабходна ўдасканалваць. З аднаго боку, асабісты прыёмны трэба часцей праводзіць у глыбіні — там, адкуль людзям цяжэй прыхаць, дзе яны чакаюць нярэальнай дапамогі. А з іншага, трэба не проста аказваць садзейнічанне людзям у вырашэнні іх пытанняў, але ў тых выпадках, калі выйшлюцца недапаўняючы мисцовай улады, выносіць гэтыя пытанні на абмеркаванне сесіі адпаведных Саветаў дпутатаў. Сенатары не павінны падмяняць сабой мясцовую выканаўчую ўладу. Але выкарыстоўваць свой аўтарытэт і ўплыў для таго, каб актывізаваць дзейнасць кіраўнікоў на месцах па дзейным разглядзе зваротаў людзей, неабходна.

Паважаныя калегі!

Перш чым перайсці да аналізу міжпарламенцкай дзейнасці, хачу аддаць даніну памяці выдатнаму палітычнаму дзеячу сучаснасці Прэзідэнту Рэспублікі Вячаславу Ура Чавесу.

Мы ў Беларусі, як і людзі ў многіх краінах свету, з глыбокім смуткам успрынялі паведамленне аб тым, што гэты яркі, адораны палітык заўчасна пайшоў з жыцця.

Уга Чавес унёў вялікі ўклад у беларуска-венесуэльскую дружбу і супрацоўніцтва, і для нас яго страта незаменная. Упэўнены, што памяць аб гэтым выдатным чалавеку і вялікім сябры нашай народа назаўсёды захаваецца ў сэрцах беларусаў.

Паважаныя калегі!

У міжсесійны перыяд Савет Рэспублікі актыўна займаўся пытаннямі між-

парламенцкага і міжнароднага супрацоўніцтва.

Пачалася практычная рэалізацыя дамоўленасцяў, дасягнутых у мінулым годзе ў ходзе афіцыйнага відзіту ў Мінск спікера верхняй палаты расійскага парламента Маціўенка В.І. У адпаведнасці з падпісаным у 2012 годзе пагадненнем у Мінску правяла сваё першае пасяджэнне міжпарламенцкай камісіі Савета Рэспублікі і Савета Федэрацыі па міжрэгіянальным супрацоўніцтве, у час якога распрацаваны і прыняты канкрэтны план сумесных дзеянняў па міжрэгіянальным супрацоўніцтве. У прыватнасці, дасягнута дамоўленасць аб тым, каб правесці першы Форум рэгіёнаў Беларусі і Расіі восенню гэтага года ў нашай краіне на базе Магілёўскай вобласці.

У рамках дзейнасці Парламенцкага сходу Саюза Беларусі і Расіі і Міжпарламенцкай асамблеі дзяржаў — удзельнікі СНД члены Савета Рэспублікі прымалі актыўны ўдзел у рабоце профільных камісій гэтых міжпарламенцкіх структур, удзельнічалі ў міжнародным наэрэнні за прэзідэнцкай выбарчай кампаніяй у Рэспубліцы Арменія.

Як вы ведаеце, Беларусь з афіцыйным візітам наведаў Прэзідэнт Рэспублікі Сербія Таміслаў Нікаліч, які быў прыняты кіраўніком нашай дзяржавы. Таміслаў Нікаліч пабываў таксама і ў Савецце Рэспублікі, дзе мы абмеркавалі з ім пытанні міжпарламенцкага супрацоўніцтва паміж нашымі краінамі.

Гэты візіт і праведзеныя перагаворы яшчэ раз паказалі памылковасць правадзімай Еўрапейскім саюзам палітыкі санкцый адносна нашай краіны.

Паважаныя калегі!

Па даручэнні кіраўніка дзяржавы дэлегацыя Рэспублікі Беларусь прыняла ўдзел ва ўрачыстай інаўгурацыйнай імшы з нагоды ўступлення на паспую пасаду новага Партыфка. З нававыбарным Палам адбылася пратакольная сустрэча, у ходзе якой ад імя кіраўніка дзяржавы яму былі перададзены віншаванні з нагоды выбаранія і самая добрае пажаданні ў яго высокім служэнні. Мы праінфармавалі Партыфка аб тым, што ў нашай краіне католікі і праваслаўныя жывуць у міры і згодзе, а таксама выказалі надзею, што ён зноўдзе магчымасць наведаць Беларусь.

Важным мерапрыемствам у сферы шматбаковага міжпарламенцкага ўзаемадзеяння стаў удзел беларускай дэлегацыі ў з’ёмным пасяджэнні Парламенцкай асамблеі АБСЕ. З міжнароднай трыбуны была данесена да замежных калег наша пазіцыя па шэрагу пытанняў міжнароднага парадку дня.

Форум быў выкарыстаны нам і для правядзення сустрэч з замежнымі калегамі з Аўстрыі, Бельгіі, Іспаніі, Францыі, Харватыі і краін СНД. У мэтах каардынацыйнага наамаганняў па падрыхтоўцы да маючай адбыцца летняй сесіі ПА АБСЕ праведзена сустрэча кіраўнікоў парламенцкіх дэлегацый дзяржаў — членаў АДКБ і ПА АБСЕ.

Мы таксама прынялі ўдзел у 24-й сесіі Кангрэса мясцовых і рэгіянальных улад Савета Еўропы. У рамках сесіі прайшлі сустрэчы з кіраўніцтвам палат Кангрэса, прадстаўнікамі Расійскай Федэрацыі, Азербайджана і Украіны, на якіх адбыўся абмен думкамі аб перспектывах супрацоўніцтва, аб вопыце работы мясцовага самакіравання, а таксама па іншых пытаннях, маючых узамны інтарэс.

Прэзідыумам Савета Рэспублікі зацверджаны план міжпарламенцкай работы на першае паўгоддзе, у якім, у прыватнасці, прадугледжаны афіцый-

ныя відзіты нашай дэлегацыі ў Казахстан і Расійскую Федэрацыю.

Вельмі насычанай з’яўляецца праграма нашага ўдзелу ў мерапрыемствах МПА СНД і ПА АДКБ, парламенцкага вымярэння Цэнтральна-Еўрапейскай Ініцыятывы, Парламенцкай асамблеі Чарнаморскага эканамічнага супрацоўніцтва.

Будзе прадоўжана работа па развіцці супрацоўніцтва з парламентамі шэрагу краін на ўзроўні груп дружбы і міжпарламенцкіх камісій. Павінен скажаць, што вынікі гэтай работы цалкам залежаць ад ваай аітыўнасці, настойлівасці і творчага падыходу.

Паважаныя члены Савета Рэспублікі!

У міжсесійны перыяд многія з вас актыўна выступалі ў рэспубліканскіх і рэгіянальных сродках масавай інфармацыі.

У перыядычных друкаваных выданнях размешчана 120 публікацый сенатараў. Гэта, на мой погляд, важкі паказчык нашай рэгіянальнай дзейнасці. Рэгулярныя выступленні ў сродках масавай інфармацыі робяць нашу работу адкрытай і зразумелай для людзей.

Вы становіцеся вядомымі. Да вас ідуць людзі — і гэта добра.

У сесійны перыяд трэба яшчэ больш актыўна выступаць у прэсе па законапраектах і аб сваёй дзейнасці як члена Савета Рэспублікі. Не пакідаць без адказу ніводную просьбу прадстаўнікоў СМІ аб арганізацыі сустрэч, інтэрв’ю, публікацый. Гэта важна не толькі для ўзмацнення адкрытасці дзейнасці Савета Рэспублікі, але і для падтрымання пастаяннай сувязі з рэгіёнамі.

Некалькі слоў аб напрамку нашай работы ў перыяд вясенняй сесіі.

Асноўны вектар нашай дзейнасці будзе звязаны з заканадаўчым забеспячэннем рэалізацыі Праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця краіны на 2011—2015 гады. Самы вялікі блок тут складаюць законапраекты ў эканамічнай сферы. Акрамя ўжо названых, гэта праекты законаў аб канцысях, насенняводства, бухгалтарскім ўліку і справаздачасці, дзяржаўнай рэгістрацыі нерухомых маёмасці, правоў на імя і эдзелак з ёю, аб аўдытарскай дзейнасці.

У план нашай работы ўключаны шэраг законапраектаў па мадэрнізацыі адміністрацыйнага, грамадзянскага працэсуальнага, крмінальна-выканаўчага, гаспадарчага працэсуальнага заканадаўства.

У ходзе сесіі будучь разгледжаны і іншыя важнейшыя заканадаўчыя дакументы, у тым ліку накіраваныя на абарону нацыянальных інтарэсаў і беспякі дзяржавы, дагаворна-прававыя адносіны нашай краіны з іншымі краінамі і міжнароднымі арганізацыямі.

Паважаныя калегі!

Цяпер мы пачнём працаваць па асноўным парадку дня. Але перш хачу звярнуць вашу ўвагу, што пасля заканчэння пасяджэння адбудзецца семінар на тэму «Эканоміка Беларусі ў рамках Адзінай эканамічнай прасторы з улікам уступлення Расійскай Федэрацыі ў С’юветную гандлёвую арганізацыю». Планаўча абмеркаваць пытанні развіцця інтэграцыйнага супрацоўніцтва ў рамках Адзінай эканамічнай прасторы, перспектывы заканадаўчага забеспячэння інтэграцыі для ўдзельнікаў АЭП, меры па адаптацыі беларускай эканомікі да работы ва ўмовах Адзінай эканамічнай прасторы. Гэта вельмі важная і актуальная дзя тэм тэма, таму прашу вас прыняць актыўны ўдзел у яе абмеркаванні.

Дзякуй за ўвагу.

У МОЦНЫЯ СПЯКОТУ І МАРОВЕ РЭЖЫМ РАБОТЫ ПЛАНУЕ БЫЦЬ ЗМЕНЕНЫ

(Заканчэнне.

Пачатак на 1-й стар.)

— Развіццё рынаковых адносін, рост колькасці арганізацый з прыватнай формай уласнасці патрабуе далейшага ўдасканалення заканадаўства і пошуку новых формў работы ў забеспячэнні канстытуцыйных правоў грамадзян на бяспечныя ўмовы працы, — падкрэсліла міністр працы і сацыяльнай абароны.

Агляд не толькі для кіроўцаў

З развіццём малага бізнесу звязана і норма, якая дэзваляе кіраўнікам мікраарганізацый і малых арганізацый прыцягваць юрыдычную асобу або індывідуальных прадпрымальнікаў для аказання паслуг у сферы аховы працы. Сёння ў Беларусі амаль 78 тысяч малых арганізацый. Законапраект замацоўвае віды паслуг у сферы аховы працы і абавязковую акрэдытацыю юрыдычных асоб і індывідуальных прадпрымальнікаў, якія будуць аказваць гэтыя паслугі.

Яшчэ адно новаўвядзенне звязана з тым, што па-ранейшаму вялікая колькасць няшчасных выпадкаў на вытворчасці звязана з ужываннем алкаголю. За мінулы год больш за 25% загінулых на

У полі зроку заканадаўцаў будучь і пытанні міграцыйнай палітыкі. Пашырэнне міграцыйных патокаў — гэта сусветная тэндэнцыя. Прадастаўленне іншаземцам дадатковых правоў і гарантый дасць магчымасць павялічыць прыток працоўных рэсурсаў у нашу краіну, прыцягнуць больш замежных студэнтаў у нашы ВНУ, будзе садзейнічаць развіццю ўязнога турызму, экспарту медыцынскіх паслуг.

У галіне знешнеэканамічнай дзейнасці прадоўжыцца работа па прывяноцвілізаваць рынак з прызрыстымі правіламі, сумленнай канкурэцыі, адсутнасцю бюракратычных бар’ераў. Упэўнены, законапраекты, якія прапанаўча, перашкодзяць маналізацыі таварнага і фінансавога рынкуў, устаноўяць адзіныя для ўсіх правылы гульні.

Падобныя мэты ставіць законапраект «Аб дзяржаўным рэгуляванні гандлю і грамадскага харчавання ў Рэспубліцы Беларусь». У ім неабходна захаваць баланс інтарэсаў дробных і буйных прадпрымальнікаў, паставіць у аснову інтарэсы спажывцоў, а не ластаістаў з таго ці іншага боку.

Новы імпульс развіццю дзелавай ініцыятывы нададуць законапраекты аб удасканаленні інстытута іпатэкі, спрашчэнні парадку рэгістрацыі нерухомай маёмасці, пераходзе на міжнародныя стандарты бухгалтарскага ўліку і аўдыту.

Лібералізацыя эканомікі прадугледжвае не проста адыход ад лішняга адміністравання, але і стварэнне эфектыўнай сістэмы эканамічных стымуляў. Менавіта гэты прынцып рэалізаваы ў праекце закона «Аб энергаберажэнні», які павінен нацэліць галіну на актыўнае ўкараненне перадавых тэхналогій, беражлівых адносін грамадства да палітна-энергетычных рэсурсаў.

Значная ўвага на сесіі будзе ўдзелена пытанням развіцця сельскай гаспадарцы, яе далейшай мадэрнізацыі, тэхналагічнага праеаснашчэння.

Выконваючы сваю заканадаўчую праграму, мы абавязаны прытымлівацца устаноўкі кіраўніка дзяржавы аб тым, што эканамічным пераўтварэнні не павінны ісці ўразрэз з інтарэсамі народа. Таму пры разглядзе сацыяльных пытанняў, у тым ліку якія датычацца аптымізацыі дзяржаўнага апарату, у аснове павінен стаць чалавек, захаванне яго законных правоў і інтарэсаў. Менавіта на гэты накіраваны новая рдакцыя Закона «Аб ахове працы», папраўкі ў Працоўны кодэкс.

Вялікая ўвага будзе ўдзелена пытанням здароўя нацыі. Планаўча ўнесці папраўкі ў Закон аб ахове здароўя, дзе асноўны акцэнт зроблены на ўзмацненне прафілактычных мер па ахове здароўя насельніцтва.

Шэраг суўз’ясных мер па развіцці спартыўнай галіны, удасканаленні фізкультурна-аздарэўленчай работы прадугледжаны ў праекце закона «Аб фізічнай культуры і спорце». Яго прыняцце дасць магчымасць ушчыльніць падсыду да пытання аб кадфікацыі заканадаўства ў гэтай сферы.

Прадоўжыцца работа па далейшым развіцці грамадскіх інстытутаў нашай дзяржавы, удасканаленні заканадаўства аб канстытуцыйным, грамадзянскім і гаспадарчым судоводстве, укараненні механізмаў пазасудовага ўрэгулявання спрэчак.

Зыходзячы з базавых прынцыпаў нашай дзяржаўнасці, мы будзем будаваць і палітыку ў галіне грамадскіх аб’яднанняў, палітычных партыі.

вытворчасці знаходзіліся ў стане алкагольнага ап’янення. Пакуль ты нормы аб абавязковым медыцынскім аглядзе перад працоўнай зменай прадугледжана толькі для кіроўцаў транспартных сродкаў. У законапраекце праванаўча абавязваць працадаўцу праводзіць агляд на прадмет алкагольнага ап’янення таксама іншых работнікаў, якія выконваюць працу павышанай небяспекі.

Пералік работ, пры якіх неабходна праводзіць такі агляд, будзе зацвярджацца міністэрствамі працы і аховы здароўя.

Для спрашчэння працэдуры адлінення нецярпазмага работніка ад працы прадугледжана права працадаўцы на адпаведны агляд. Такое права можа быць рэалізавана толькі пры наяўнасці дастатковых падстаў (парушэнне мовы або каардынацый руху у работніка). Дагэтуль прыборны контроль альбо медыцынскі агляд на прадмет алкагольнага ап’янення прадугледжаны толькі ў выпадку адміністрацыйнага альбо крмінальнага правапарушэння.

У экстрэмальнае надвор’е
Уводзіцца новы артыкул пра дадатковыя перапынкі і рэжым працы ў неспрыяльных умовах надвор’я. Акрамя перапынкаў, якія звязаны з асаблівавымі выканання асобных работ, наймальніку даецца права самастойна прымаць рашэнне пра змену рэжыму працы ў моцныя спякату ці мароз. Тэрміны гэтыя сёння дакладна вызначаны метаэралогамі.

«Сацыяльны эффект ад прыняцця гэтага законапраекта праявіцца ў скарачэнні траўматызму на вытворчасці, прафесійнай захваральнасці, павышэнні беспякі працы і сацыяльнай абароны», — падсумавала, прадстаўляючы закон, Марыяна Шчоткіна.

— Дэпутаты нашай камісіі вельмі сурэўна прапрацоўвалі праект гэтага закона, — пракаментаваў журналістам заканадаўчы акт старшыня **Пастаяннай камісіі па працы і сацыяльных пытаннях Уладзімір ВАСІЛЕНКА**. — Сур’ёзную дыскусію выклікалі нормы, якія ускладаюць адказнасць па рабоце службы аховы працы на кіраўніка прадпрыемства, і нормы, якія ўзмацняюць адказнасць саміх работнікаў. Падчас падрыхтоўкі гэтага законапраекта мы правалі выязное пасяджэнне на падпрыемстве «Магілёў-хімвалакно», дзе знаходзіцца 33 небяспечныя вытворчыя аб’екты

НАРЭШЦЕ ПАЧАЛІ БОЛЬШ НАРАДЖАЦЬ...

Мінулы год спецыялістаў парадваў

Як паведаміла **начальнік упраўлення народанасельніцтва, гендарнай і сямейнай палітыкі Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Вера ЛАБКОВІЧ**, у 2012 годзе ў краіне нарадзілася 115 тысяч дзяцей, што на 5,6 тысячы (або на 5,2%) больш, чым у 2011 годзе. У цэлым па рэспубліцы агульны каэфіцыент нараджальнасці склаў 12,2 на 1000 чалавек насельніцтва (у 2011 годзе — 11,5), яго павелічэнне назіралася ва ўсіх абласцях і ў Мінску.

Найбольш «дэпрэсіўныя» з пункту гледжання дэмаграфіі раёны: у Віцебскай вобласці — Аршанскі, Бешанковіцкі, Расонскі, Сенненскі, Мёрскі, Докшыцкі, Талачынскі, Ушацкі, Шаркаўшчынскі. У Гродзенскай вобласці — Зьльвенскі, Карэліцкі, Свіслацкі, Дзятлаўскі раёны. У Гомельскай вобласці — Лоеўскі раён. У Мінскай вобласці — Капыльскі, Мядзельскі раёны.

З пачатку 2012 года таксама назіраецца зніжэнне ўзроўню смяротнасці насельніцтва. За мінулы год памерла 126,1 тысячы чалавек, што на 6,6% менш, чым у 2011 годзе. Пры гэтым у працэдольным узроўніце памерла 26,9 тысячы чалавек. Зніжэнне смяротнасці адначасна як сярод гарадскога (на 5%), так і сярод сельскага (8,9%) насельніцтва.

Немалую ролю ў зніжэнні натуральнага змянення насельніцтва адыгрывае знешняя міграцыя. Але, нягледзячы на тое, што салда д міграцыі застаецца станоучым, міграцыйны прырост у 2012 годзе ў параўнанні з 2011 годам знізіўся і не дасягнуў устаноўленага Нацыянальнай праграмай паказчыка 11000 чалавек.

Колькасць мігрантаў, якія ўехалі ў Беларусь для працы ў 2012 годзе, склала 8781 чалавек, большасць з іх — рабочыя (4594) і кваліфікаваныя работнікі і спецыялісты (2425).

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

Асноўныя краіны, якія пастаўлялі нам працоўныя кадры ў 2012 годзе — гэта Украіна (2854), Кітай (1257), Літва (904), Узбекістан (646), Турцыя (544), Малдова (491).

Упор — на з’яўленне ў сям’і другога дзіцяці

Разам з тым Вера Лабковіч канстатвала наяўнасць праблем. Так, паводле яе слоў, нагледзячы на значнае павелічэнне фінансавай падтрымкі сям’яў з дзецьмі, маладыя сем’і па-ранейшаму арыентаваны на нараджэнне аднаго дзіцяці або адкладваюць нараджэнне другога дзіцяці на больш позні тэрмін. На думку спецыяліста, сёння захады падтрымкі маладых сям’яў і жанчын, якія прымаюць рашэнне нарадзіць і выгадаваць дзіця, павінны быць накіраваны перш за ўсё на стымуляванне з’яўлення другога дзіцяці. «Прычым гэтыя захады павінны знаходзіцца не толькі ў плоскасці рашэнняў кіраўніка дзяржавы, урада, рэспубліканскіх органаў дзяржкіравання — патрэбны новыя падыходы на рэгіянальным узроўні», — упэўнена Вера Лабковіч.

○○○

Доля расходаў на выплату дзяржаўных дапамог сем’ям, якія выхоўваюць дзяцей, складае ў Беларусі 1% ВУП. У некаторых краінах, па словах Веры Лабковіч, расходы на гэтыя мэты знаходзяцца на ўзроўні 2-4% ВУП. Разам з тым сумарны каэфіцыент нараджальнасці ў нашай краіне і многіх краі-

Колькасць насельніцтва Беларусі на 1 сакавіка 2013 года склала 9 461 800 чалавек.

нах Еўропы адрозніваецца не моцна. Так, у нашай краіне на выніках 2012 года сумарны каэфіцыент нараджальнасці склаў 1,62, у 2011 годзе — 1,51, у 2010-м — 1,49 (для ўзаўянення насельніцтва ён павінен быць на ўзроўні 2,1). У Бельгіі ўдзельная вага выдаткаў на падтрымку сям’яў з дзецьмі складае 2,43% ВУП, а сумарны каэфіцыент нараджальнасці — 1,66. У Германіі на падтрымку сям’яў з дзецьмі траціцца 3,13% ВУП, а сумарны каэфіцы

ПАД ЗНАКАМ ЯКАСЦІ

Шэсць прадпрыемстваў Брэстчыны атрымалі прэміі аблыванкама ў галіне якасці. Прэмія прысуджаецца 14-ы раз, яе лаўрэатамі станавілася больш за 50 прадпрыемстваў. На гэты раз прэмію атрымалі Маларыцкі кансервава-агароднінасушыльны камбінат, ААТ «Белсолад», УМГ «Компа», ААТ «Ізальця», УП «Брэстгаз» і ААТ «Брэстгазаапарат». Апошняе прадпрыемства, дарэчы, прэмію за якасць атрымала пяты раз.

На ўрачыстым мерапрыемстве з нагоды ўручэння абласной прэміі таксама ўзнаравалі пераможцаў конкурсаў «Лепшыя тавары Рэспублікі Беларусь — 2012» і «Лепшыя тавары РБ на рынку РФ — 2012». Цяпер лаўрэаты конкурсаў могуць наносіць на свой тавар і рэкламнаю прадукцыю эмблему прэміі за якасць.

ВЫРАТАВАЎ ЧАЛАВЕКА

Пажар на вуліцы Чайкоўскага ў Брэсце ўспыхнуў у ноч на 2 красавіка. Загарэўся драўляны дом 44-гадовага гараджаніна. Сусед заўважыў дым, выклікаў пажарных, а сам кінуўся ў палаючае памяшканне. Мужчына выцягнуў з задымленага пакоя гаспадарка дома яшчэ да прыезду выратавальнікаў. Пацярпела нават не спатрэбілася шпіталізацыя, хапіла першай медыцынскай дапамогі. Польшыя ўтаймавалі хутка, дом значна выгарэў усяродзіне. Прычына пажару высвятляецца.

Яна СВЕТАВА.

ВУГРА — «БЕЗ МЕРЫ»

Міністэрства прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя вызначыла месцы і ўмовы прамысловага вылаву вугра без захавання прамысловай меры ў рыбалоўных угоддзях у бягучым годзе — з 1 красавіка па 30 мая. Гэтая паставона, улічваючы высокую спажывецкую каштоўнасць вугра, павінна садзейнічаць аптымальнаму выкарыстанню рэсурсаў гэтага віду.

Раней лічынкамі вугра зарыбляліся не ізаляваныя вадаёмы, а тыя, што ўваходзілі ў склад сістэмы азёраў (Нарачанская і Дрывяцкая сістэмы), таму адбывалася натуральнае рассяленне гэтага віду па ўсёй азёрнай сістэме. У сувязі з гэтым дазволена прамысловы вылаў вугра не толькі ў вадаёмах, якія непасрэдна зарыбляліся ім, але і ў іншых водных аб'ектах, дзе сфарміраваліся запасы гэтага віду. Вугар, а таксама рыба іншых відаў, якія трапіла ў стацыянарны і пераносныя пасткі, павінна ўлічвацца і выкарыстоўвацца арандатарамі (карыстальнікамі) рыбалоўных угоддзяў ва ўстаноўленым парадку.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ЗАЛАТЫ «НЁМАН»

Каманда з Гродна ўпершыню за апошнія 12 гадоў стала чэмпіёнам Беларусі па хакеі.



Фота БЕЛТА.

У фінальнай серыі падапечны Дамітры Краўчанкі пераігралі жлобінікі «Металург» у кожным з чатырох матчаў (3:2, 2:1, 2:0, 2:1). Асабліва нервовым для сапернікаў быў апошні падымак у Гродне. Перапоўнены лядовы палац, які змясціў у сваіх мурах амаль 3,5 тысячы глядачоў, быў сведкам, як гаспадары ўпэўнена, з дзювама шайбамі перавагі рухаюцца да доўгачаканага чэмпіёнства. Але на апошніх хвілінах «сталевары» лік скарацілі, што ўяна занепакоіла актыўных заўзятараў. Праўда, сенсацыі напрыканцы не здарылася, і гродзенцы чацвёрты раз у сваёй гісторыі заваявалі залатыя медалі хакейнага першынства.

Тарас ШЧЫРЫ.

ШУКАЮЦЬ БАНКІРЫ, ШУКАЕ МІЛІЦЫЯ...

Незвычайны выпадак адбыўся ў сталіцы: у міліцыю звярнулася касір філіяла банка, які размешчаны па вуліцы Прытыцкага, з просьбай аказаць дапамогу ва ўстаноўленні асобы невядомага мужчыны, якому яна памылкова выдала буйную суму грошай.

Паводле інфармацыі Фрунзенскага РУУС г. Мінска, здарэнне мела месца бліжэй да абеда. Да агенца касіра падышоў невядомы, які захацеў абмяняць на беларускія рублі 600 еўра. І касір выдала яму замест належных 6,6 мільёна рублёў... 60 мільёнаў. Кліент забраў грошы і сышоў. Толькі праз гадзіну жанчына заўважыла буйную недастачу. Цяпер міліцыя шукае мужчыну і просіць яго адгукнуцца.

УКРАЎ АЎТАМАБІЛЬ НА ВАЧАХ УЛАДАЛЬНІКА

У Фрунзенскі РУУС сталіцы звярнуўся з заявай мінчанін: пры продажы аўтамабіля «Вольва СХ-60» коштам 31 тысяча долараў машыну... укралі.

Высветлілася, што гаспадару патэлефанаваў мужчына, які займаецца перагонам аўтамабіляў. Ён прадставіўся жыхаром расійскага горада Мажайска. У выніку была дасягнута дамова наконт сустрэчы на тэрыторыі аднаго з мінскіх гаражных кааператываў — каб патэнцыйны пакупнік змог аглядаць машыну. Калі прыбылі на месца, «Вольву» загналі на стаянку і той распачаў уважліва аглядаць. Аднак як толькі ўладальнік пераклічыў увагу на нешта іншае, мужчына хутка сеў за руль і павярнуў пакунты ў агульну запаркаваную пляцоўку. Выязджаючы з тэрыторыі кааператыва, «пакупнік» нават пратараніў шлагбаум. Дарэчы, у машыне засталіся і дакументы на яе. Аномаўшыся ад шоку, гаспадар звярнуўся ў міліцыю. Інфармацыю пра украдзены аўтамабіль тут жа была перададзена ўсім ільняніцкім падраздзяленням краіны. У выніку, па інфармацыі Фрунзенскага РУУС, месцазнаходжанне інамаркі было ўстаноўлена цэгам сутак. Машына аказалася ў Рагачове. Там жа быў затрыманы і «расіянін», які на паверку аказаўся 46-гадовым мясцовым жыхаром. Аўтамабіль вернуў гаспадару. «Пакупнік» дастаўлены ў сталічны РУУС для разбору.

17-ГАДОВЫ ХАКЕР НА ПРАЦЯГУ ГОДА

«ВЫЦЯГНУЎ» У БАНКАЎ 40 МЛН

Супрацоўнікі аддзела па раскравіцкім злчынстваў у сферы высокіх тэхналогій УУС Мінблыванкама затрымалі 17-гадовага хакера, які падазраецца ў тым, што на працягу года выбраў падрабкі банкаўскіх карткаў і расплачваўся па іх у крамах. Па папярэдніх даных, агульная сума ўрону банкаў ад яго дзейнасці можа склацца каля 40 мільёнаў рублёў.

Пачалося ўсё з таго, што, вывучаючы інфармацыю на спецыялізаваных закрытых форумах у сеціве, супрацоўнікі аддзела па раскравіцкім злчынстваў у сферы высокіх тэхналогій УУС Мінблыванкама звярнулі ўвагу на карыстальніка з Беларусі, які актыўна цікавіўся набываннем-продажам банкаўскіх інфармацыяў, якая магла быць выкарыстаная для падрабкі банкаўскіх карткаў. Неўзабаве была ўстаноўлена асоба падазронага. Як паведамілі ў аддзяленні інфармацыі і грамадскіх сувязяў УУС, ім аказаўся 17-гадовы жыхар Мінскай вобласці, які нідзе не працаваў.

Высветлілася, што малады чалавек праз інтэрнэт набыў спецыяльнае абсталяванне для перапраграмавання банкаўскіх карткаў, а пасля рэгулярна на спецыялізаваных хакерскіх форумах набыў рэкізвіты карткаў, імітаваных замежнымі банкамі. Было ў яго і ноу-хаў — выкарыстоўваць легальныя карткі беларускіх банкаў для маскіроўкі крадзяжы грашовых сродкаў. Пры дапамоце спецыяльнага прыбора хакер гапсраваў інфармацыю з карткаў беларускіх банкаў і пераносіў яе на камп'ютар, а затым на ачышчаныя карткі запісаў набыты праз інтэрнэт рэкізвіты розных замежных банкаў. І расплачваўся пры дапамозе гэтых карткаў за тавары ў крамах Мінска і сталічнай вобласці. Прадэцкі бачылі, што карткі належыць беларусам, і гэта не выклікала ў іх ніякіх падзаканяў. Насамрэч грошы спісваліся з ініцыянальных рахункаў. Па заканчэнні кожнай аперацыі малады чалавек выдалыў з карткаў інфармацыю, якая магла кампраментаваць яго, і наоў запісаў на картцы арыгінальныя рэкізвіты беларускіх банкаў. У дачыненні да затрыманага заведзена крмінальная справа.

Сяргей РАСОЛЬКА.

ПАДЗЕЛ

НАВІНЫ

ФАКТЫ

ПАДЗЕЛ

НАВІНЫ

ФАКТЫ

■ СВЯТЫ

«МЫ МОЖАМ З СЯБЕ ПАСМЯЦА...»

Вы помніце, вы ўсё, магчыма, помніце... У тым ліку — здымак у газеце «Звязда» (тры кабеты на гармаце), да якога чытачы з такім імгзтам прыдумалі подпісы... У пераможцы выйшла тады спадарыня Тамара Века з вёскі Малья Аўцюкі, што на Калінкавічыне, з радкамі:

Тры кабеты ў задуменні — Вырашаецца задача: Ці з гарматы б'ць па цзнах, Ці цягнуць у лом — на здачу. А яшчэ не так даўно быў здымак мужыка ў «адным ручніку», якога жонка гнала па снезе, двух мужыкоў з гарбузом, злздзея, што лез у акно кватэры, сабакі, якога з будкі выгнала курыца, нявесты...

малюнку таго ж Аляксандра Пятрова — на спіне лёгка чытаецца надпіс: «Прадаю бульбу» і нумар тэлефона. Альбо (мастак Уладзімір Чуглазаў) — два каты... Адзін з іх — увес забінтаваны. Знізу подпіс: «Ніколі не перабагай дарогу перад маршруткай». Ці вось яшчэ двое (мастак Міхась Даніленка): «Чаго рашеш? — пятаецца мужык у жонкі. «Мыла ў вочы трапіла» — на экране тэлевізара серыя таго мыла... 279.

Сышліся малюнкi на выставе. Аднаведна, на адкрыццё яе, што не часта бывае, сышліся мастакі, паэты-гумарысты, пісьменнікі. Так што гумару было шмат — у гэтай зале.

А бліжэй да вечара (дзень смеху — гэта ж свята!) расчыніла дзверы яшчэ адна — у Цэнтр мастацкай творчасці дзяцей і моладзі, куды, зноў жа па традыцыі, прыехалі найлепшыя калектывы гумарыстаў з вёсак Дубіна Валожынскага і Бянічы Любанскага раёнаў... А таксама — вясёлыя аўцюкоўцы. Як і варта было чакаць, наведлі яны «сала, што ўчора са свінні звісала», пірагоў, агурочкаў, грыбочкаў і іншай смакаты, а ўжо музыкі, прыпевак, анекдотаў... Тут і цяпер — хіба што жменьку.

«Учора вадзіў цешчу ў запарк». — «І што?» — «Не прынялі!» — «От і ў мяне такая ж бяда!»...

Мастак узгадаў свой даўні малюнак нядбайніцы сакратаркі, на стале ў якой некалі была пішучая машынка, тэлефон з круглым дыскам, плойка для завявання валасоў... Тэхніка зрабіла вялікі крок наперад, але ж засталіся вельмі многія з'явы. Ну вось да прыкладу: на малюнку (мастак Мікола Гіргель) пакупнік, які пытае ў краме: «У вас ёсць каўбаса без сала?». І чые ў адказ: «У нас ёсць каўбаса без мяса». Альбо — цёмная постаць жанчыны... з калкалай у праёме акна. Гэта жонка (паводле Аляксандра Пятрова) чакае свайго чалавека...

А колькі новых тэм паказала жыццё! Лыжнік на чарговым



Адна з вядучых свята Калінка Марыя Федарэнка, галоўны каласок Уладзімір Ліпскі і намеснік міністра культуры Тацэву Стружэцкі.

«Як цябе завучь?» — «Іван». «А па бацьку?» — «З такой зарплатай хутка і па імені зваць перастаюць».

«Прышоў нейкі мужык і сказаў, што заб'е, калі буду хадзіць да ягона жонкі». — «Дык ты б і не хадзіў»... — «А да катаравай?»

«Няма з кім выпіць». «Што — і люстэрка ўжо не хоча?»...

А потым і наогул цырк распаўсюя: адна, досыць сур'ёзнага ўзросту аўцючка з двума клыкамі цераз пільцу, перабатваючы тэлестудыі, трапіла ў эфір праграмы «Пра гэта» — стала расплавацца праз стая гаспадарку... Прычым так... Глядач, што называецца, пакаціўся... Ці нават лё!

І гэта ж глядач, можна сказаць, падрыхтаваны: у зале былі заўважаны бацькі-заснавальнікі фестывалю народнага гумару, пісьменнікі Уладзімір Сцяпанавіч Ліпскі і Анатоль Іванавіч Бутэвіч, прафесары Міхась Паўлавіч Дрынеўскі і Пётр Адамавіч Гуд, паэты Уладзімір Ерманаў і Мікола Шабоў, украінскі бізнесмен і аўцюк па паходжанні Аляксандр Драгун, які будаваў у Аўцюках музей народнага гумару, і цяпер там можа не толькі добра памяцца, але яшчэ і пад'есці...

— У агульнай вялікай палітры нашых фестываляў, — падкрэсліў напрыканцы сустрэчы намеснік міністра культуры краіны Тацэву Іванавіч Стружэцкі, — абавязкова павінен быць фестываль народнага гумару. Фестываль, які на адной вялікай сцэне будзе зноў і зноў збіраць найлепшыя анекдотчыкаў, прыпевачкіў, гарманістаў, які будзе паказваць свету, наколькі мы багаты народ — яшчэ і на гумар. Мы, беларусы, можам з сябе пасмяцца — значыць, у нас ёсць будучыня. «Смех — Божы дар» — яшчэ раз нагадаў пісьменнік Уладзімір Ліпскі. — Дык давайце ж ім карыстацца!

Хто б быў супраць, мы — ніколі!
Валентына ДОУНАР.
Фота АНАТОЛЯ КЛЕШЧУКА

■ Конкурс Ігүменскі тракт

МЯСЦІНЫ, ЗНІТАВАННЯ З ДУШОЙ

Шаноўныя чытачкі! Выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» сумесна з газетай «Звязда» аб'яўляе конкурс на веданне нашай гістарычнай спадчыны. Ён мае назву «Мясціны, знітаванне з душой».

Да ўдзелу ў конкурсе запрашаюцца студэнты ВНУ — археолагі, музейшышчыкі, гісторыкі, а таксама тыя прадстаўнікі студэнцтва, якія займаюцца вывучэннем народнай культуры і гісторыі.

Для ўдзелу прымаюцца артыкулы, у якіх будучы асветляцца цікавыя факты, звязаныя з роднымі мясцінамі аўтара. Гэта могуць быць аповеды пра адметныя будынкі і паркі, прадметы даўніны, сьлінныя асоб, важныя падзеі і даты. Галоўная ўмова — арыгінальнасць: нам не трэба перадукоўка падручніку, магчыма толькі кароткае цытаванне. Нам цікава ўбачыць ваша ўласнае бачанне гісторыі сваіх родных мясцін.

Робаты дасыліце на паштовы адрас газеты (г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10а, газета «Звязда») або на электронны адрас (igumenski@mail.ru) з паметкай «Мясціны, знітаванне з душой». Не забудзьце ўказач вашу навучальную ўстанову, спецыяльнасць і насалены пункт, з якога вядзецца апавед.

Максімальны аб'ём работ — дзве з паловай друкаваныя старонкі. Афіцыйны пачатак конкурсу — 5 мая, у Дзень друку. Бо менавіта праз сродкі масавай інфармацыі можна адкрыць шырокаму свету тое лепшае, што ўтойваюць родныя мясціны кожнага з нас. Падвядзенне вынікаў — напрыкладні Дня беларускага пісьменства, у пачатку верасня. Бо ў літаратурных творах самабытная нацыянальная культура можа быць занатавана для нашадкаў на стагоддзі.

Самыя яскравыя творы на працягу прывядзеннага конкурсу будучы друкаваныя ў «Ігүменскім тракце». Лепшым удзельнікам мы прапануем стаць нашымі пастаяннымі пазаштатнымі аўтарамі.

Тры пераможцы конкурсу атрымаюць прызы ад выдавецтва «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі». Гэта вялікі ілюстраваны выданні. Першае — фотаальбом «Полацк 1150», якое прысьвечана 1150-годдзю беларускай дзяржаўнасці і духоўнасці. Выданне змяшчае фоталюстрацыі розных кніг першадрукара Ф. Скарыны, іканалісы, гравюр, а таксама дакументальныя і літаратурныя творы. Другое выданне — «Д. Стружак. Альбом малюнкаў. 1864 — 1867» — альбом акаваральных замалёвак старадаўняй Беларусі. У ім адлюстравана каля 200 праваслаўных цэркваў і храмаў іншых канфесій на тэрыторыі Беларусі, якіх да нашага часу не захавалася (пераважаю, гэта драўлянае дойдзітва). Таксама змяшчаюцца малюнкi згубленых прадметаў царкоўнай даўніны, замалёўкі курганноў і гарадзішчаў, панарамы старадаўняй беларускіх гарадоў. Трэцяя кніга з серыі «Энцыклапедыя рарытэтаў» — «Беларусы ў фотаздымках Іосаа Сербана. 1911 — 1912». Аснову альбома складаюць фотаздымкі беларускага этнографа Сербана, якія былі зроблены падчас экспедыцыі ў Беларусь, што праводзілася па заданні Паўночна-Заходняга аддзела Імператарскага Рускага геаграфічнага таварыства. У альбоме — 442 здымкі, якія адлюстравваюць традыцыйную гісторыка-этнографічную культуру Заходняга і Усходняга Палесся і паўночна-ўсходняй часткі цэнтральнай Беларусі.

Шаноўнае студэнцтва, а таксама магiстранты і аспіранты! Шаноўныя школьнікі! Запрашаем вас пісаць актыўна. Чаму прыняць удзел мы прапануем менавіта моладзі? Мы глыбока рады, што на Беларусь зараз пачынаецца новая хваля духоўнага адраджэння. Таму хочам, каб малымі зацікаўлена асобы таксама ўліліся ў яе і зрабілі свой пасільны ўнёсак.

Толькі так, гартваючы старонку за старонкай, мы можам зрабіць здымкам нашага грамадства некаторыя забытыя падзеі і факты мінулышчы.

■ Новае-вясновае

СТРОИ ДЛЯ «МАРАЧАК» І ЦУДАДЗЕЙНЫ АБУТАК

Сланцы для пахудзення, ільняныя басаножкі, доўгія пальчаткі з трыкатажу, дзіцячае адзенне ў «марскім» стылі... На XXIII міжнароднай выставе-кірмашы «БелТЭК-легграм. Вясна 2013» паказалі гэтыя і многія іншыя рэчы, якія ў хуткім часе беларусы змогуць знайсці ў крамах.

У рэпартажы карэспандэнтаў «Звязды» — самае цікавае і нечаканае, што ўдалося знайсці на форуме...

Першае, на чым спыніўся погляд, калі зайшлі ў самую гошчы выставачнай залы, былі жаночыя ільняныя басаножкі на танкетках.

— Гэта адна з сёлетніх навянак, — патлумачыла нам вядучы спецыяліст па маркетынгу адкрытага акцыянернага таварыства «Лідская абутковая фабрыка» Вікторыя АСТАПЕНКА. — Ярка

вак прадстаўнікоў фабрыкі, новыя сланцы не такія простыя, якімі здаюцца. Спецыяльная будова падэшвы гэтага абутку пры хадзьбе дае нагаруку на шматлікія мышцы. Яны пачынаюць дадаткова працаваць і «трэніравацца». Як сказана

На стэндзе гэтага прадпрыемства адразу звярталі на сябе ўвагу аўтамабільныя пальчаткі яркіх колераў (чырвоныя, бозавыя, бірузовыя), докарываныя закліпкі і дзірачкі, пальчаткі з гузікамі, апликацыяй і пляценнем. Што датычыцца цен, то тут усё залежыць ад скуры, з якой пальчаткі пашыты. Пара з казінай скуры абшэцца прыкладна ў 200 тысяч рублёў, а з аленавай і авечай — 250-300 тысяч рублёў. Модніцам могуць спадабацца доўгія трыкатажныя пальчаткі, якія «Акцэнт» прапануе на гэтую вясну. Кошт адной пары складае ад 50 да 70 тысяч рублёў.



Самая нечаканай навянак ад Лідскай фабрыкі абутку сталі сланцы для пахудзення.

Жаночае адзенне на выставе было прадстаўлена безліччю прадпрыемстваў — як беларускіх, так і замежных, усіх не пералічыць. Але калі аднаго стэнда нельга было не затрымацца. Пра ільняныя жаночыя рэчы, пашытыя з беларускіх ільняных тканін, захацелася даведацца больш. Прадстаўнікі прыватнага прадпрыемства «Evlena» расказалі пра сваю прадукцыю:

— Нядаўна мы сталі выпускаць адзенне вялікіх памераў. Цяпер у нашых калекцыях лёгка можна знайсці рэчы з маркіроўкай 50-58. Шыем толькі з натуральнага матэрыялу. На сукенках і сарафанах робіцца прыгожая вышыўка: ручная, кам'ютарная, а часам спалучаем і першае, і другое. Таксама для аздараўлення выкарыстоўваем розныя колеры тканіны ў спалучэнні.

Вялікім попытам адзенне фірмы карыстаецца ў Расіі. У суседняй краіне лён кашуе вельмі дорожа. У Мінску льянуць прыгожасць ад «Evlena» можна набыць у фірменнай краме на «Ждановіч».

Разабраўшыся з сёлетнім «тэндэнцыямі для ног», трапляем акурдат да супрацьлеглага. Каб не мерзнуць на халаднаватым веснавым ветры, на рукі варта надзяваць пальчаткі. Пажадана прыгожыя і элагантныя, каб падтрымліваць веснавы настрой.

— Вельмі папулярныя зараз пальчаткі пясочнага колера. Чорныя, традыцыйныя, таксама карыстаюцца попытам, — расказала вядучы спецыяліст аддзела маркетынгу гродзенскай пальчатанай фірмы «Акцэнт» Вольга РАМАНЧЫК.



Калі стэнда са стыльнымі жаночымі рэчамі прадпрыемства «Evlena», пашытыя з беларускіх ільняных тканін, адразу сабралася шмат наведвальнікаў выставы.

Самыя яскравыя творы на працягу прывядзеннага конкурсу будучы друкаваныя ў «Ігүменскім тракце». Лепшым удзельнікам мы прапануем стаць нашымі пастаяннымі пазаштатнымі аўтарамі.

Толькі так, гартваючы старонку за старонкай, мы можам зрабіць здымкам нашага грамадства некаторыя забытыя падзеі і факты мінулышчы.



Сучасная школьная форма — акурдат адзенне для стыльнай дарослай дзяўчыны; толькі ў памешчанні выглядае.

Фотаздымкі Марыя Федарэнка

Idea Bank
Отличная идея!

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАО «Идея Банк»
07.03.2013г. № 2

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ПЕРВОГО ВЫПУСКА**
(далее по тексту - Проспект)

1. Пункт 1.1. Проспекта изложить в следующей редакции:
«1.1. Наименование эмитента:
полное:
на русском языке: Закрытое акционерное общество «Идея Банк»
(в дальнейшем именуемое «Банк»);
на белорусском языке: Закрытае акцыянернае таварыства «Ідэя Банк»»;

на английском языке: Joint Stock Company «Idea Bank»
сокращенное:
на русском языке: ЗАО «Идея Банк»
на белорусском языке: ЗАТ «Ідэя Банк»»;
на английском языке: JSC «Idea Bank»»

**Председатель Правления
Закрытого акционерного общества
«Идея Банк»** **Т.М. Медведева**

**Главный бухгалтер,
Начальник управления
Бухгалтерского учета** **Е.М. Папушева**

ЗАО «Идея Банк», лицензия №25 от 13.02.2013, выдана НБ РБ,
УНП 807000122

Idea Bank
Отличная идея!

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАО «Идея Банк»
07.03.2013г. № 2

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ТРЕТЬЕГО ВЫПУСКА**
(далее по тексту - Проспект)

1. Пункт 1.1. Проспекта изложить в следующей редакции:
«1.1. Наименование эмитента:
полное:
на русском языке: Закрытое акционерное общество «Идея Банк»
(в дальнейшем именуемое «Банк»);
на белорусском языке: Закрытае акцыянернае таварыства «Ідэя Банк»»;

на английском языке: Joint Stock Company «Idea Bank»
сокращенное:
на русском языке: ЗАО «Идея Банк»
на белорусском языке: ЗАТ «Ідэя Банк»»;
на английском языке: JSC «Idea Bank»»

**Председатель Правления
Закрытого акционерного общества
«Идея Банк»** **Т.М. Медведева**

**Главный бухгалтер,
Начальник управления
Бухгалтерского учета** **Е.М. Папушева**

ЗАО «Идея Банк», лицензия №25 от 13.02.2013, выдана НБ РБ,
УНП 807000122

Idea Bank
Отличная идея!

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАО «Идея Банк»
07.03.2013г. № 2

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ЧЕТВЕРТОГО ВЫПУСКА**
(далее по тексту - Проспект)

1. Пункт 1.1. Проспекта изложить в следующей редакции:
«1.1. Наименование эмитента:
полное:
на русском языке: Закрытое акционерное общество «Идея Банк»
(в дальнейшем именуемое «Банк»);
на белорусском языке: Закрытае акцыянернае таварыства «Ідэя Банк»»;

на английском языке: Joint Stock Company «Idea Bank»
сокращенное:
на русском языке: ЗАО «Идея Банк»
на белорусском языке: ЗАТ «Ідэя Банк»»;
на английском языке: JSC «Idea Bank»»

**Председатель Правления
Закрытого акционерного общества
«Идея Банк»** **Т.М. Медведева**

**Главный бухгалтер,
Начальник управления
Бухгалтерского учета** **Е.М. Папушева**

ЗАО «Идея Банк», лицензия №25 от 13.02.2013, выдана НБ РБ,
УНП 807000122

Idea Bank
Отличная идея!

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАО «Идея Банк»
07.03.2013г. № 2

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ПЯТОГО ВЫПУСКА**
(далее по тексту - Проспект)

1. Пункт 1.1. Проспекта изложить в следующей редакции:
«1.1. Наименование эмитента:
полное:
на русском языке: Закрытое акционерное общество «Идея Банк»
(в дальнейшем именуемое «Банк»);
на белорусском языке: Закрытае акцыянернае таварыства «Ідэя Банк»»;

на английском языке: Joint Stock Company «Idea Bank»
сокращенное:
на русском языке: ЗАО «Идея Банк»
на белорусском языке: ЗАТ «Ідэя Банк»»;
на английском языке: JSC «Idea Bank»»

**Председатель Правления
Закрытого акционерного общества
«Идея Банк»** **Т.М. Медведева**

**Главный бухгалтер,
Начальник управления
Бухгалтерского учета** **Е.М. Папушева**

ЗАО «Идея Банк», лицензия №25 от 13.02.2013, выдана НБ РБ,
УНП 807000122

Idea Bank
Отличная идея!

УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания
внеочередного общего
собрания акционеров
ЗАО «Идея Банк»
07.03.2013г. № 2

**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ ОБЛИГАЦИЙ
ШЕСТОГО ВЫПУСКА**
(далее по тексту - Проспект)

1. Пункт 1.1. Проспекта изложить в следующей редакции:
«1.1. Наименование эмитента:
полное:
на русском языке: Закрытое акционерное общество «Идея Банк»
(в дальнейшем именуемое «Банк»);
на белорусском языке: Закрытае акцыянернае таварыства «Ідэя Банк»»;

на английском языке: Joint Stock Company «Idea Bank»
сокращенное:
на русском языке: ЗАО «Идея Банк»
на белорусском языке: ЗАТ «Ідэя Банк»»;
на английском языке: JSC «Idea Bank»»

**Председатель Правления
Закрытого акционерного общества
«Идея Банк»** **Т.М. Медведева**

**Главный бухгалтер,
Начальник управления
Бухгалтерского учета** **Е.М. Папушева**

ЗАО «Идея Банк», лицензия №25 от 13.02.2013, выдана НБ РБ,
УНП 807000122

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

**на 9-секционный 11-19-этажный многоквартирный
жилой дом со встроенными помещениями
общественного и административного назначения,
помещением товарищества собственников
и подземной гараж-стоянкой
(1-й пусковой комплекс - Блок А)
по генплану №1 объекта застройщик
«Жилые дома, не относящиеся к жилым домам
повышенной комфортности, по индивидуальным
проектам в жилом районе «Дружба»
по пр. Дзержинского в г. Минске**

Информация о застройщике: Застройщик: Иностранное общество с ограниченной ответственностью «Синтез-Белнеп Строй», зарегистрировано Минским горисполкомом решением от 04 декабря 2003 года №2057, в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №190501210.

Адрес: 220070, Республика Беларусь, г. Минск, пр. Дзержинского, 5, этаж 6, комн. 5603. Режим работы: Пн- Пт. с 9.00 до 17.30, перерыв с 13.00 до 13.30. Телефоны: (017) 246-47-43; 328-19-55, 611-33-33 (velcom). До настоящего проекта организация не осуществляла функции застройщика жилых домов и иных объектов недвижимости.

Информация о проекте строительства:
Цель проекта строительства – строительство 9-секционного 11-19-этажного многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного и административного назначения, помещением товарищества собственников и подземной гараж-стоянкой (1-й пусковой комплекс – Блок А) по генплану №1.

Здание многоквартирного жилого дома запроектировано из 9 секций, общая площадь жилого здания 57 333,02 м². Количество жилых помещений (квартир) – 600, из них: однокомнатных – 114, двухкомнатных – 232, трехкомнатных – 220, четырехкомнатных – 20, пятикомнатных – 8, шестикомнатных – 6. Каждая секция оборудована мусоропроводом, двумя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 400 кг и 630 кг. Во всех квартирах предусмотрены летние помещения (балконы и лоджии). В 2-х, 3-х, 4-х, 5-ти и 6-комнатных квартирах ванные комнаты с естественным освещением. Конструкция здания – каркасно-монолитное сооружение. На 1-м этаже здания расположены встроенные помещения общественного и административного назначения: общей площадью 3 459,66 м². В зоне верхнего технического этажа – мастерские творческих организаций, общей площадью 1094,74 м². Количество машино-мест подземной гараж-стоянки – 135.

Многоквартирный жилой дом расположен по адресу: г. Минск, пр. Дзержинского, д. 131.

**Начало строительства – февраль 2008 года.
Окончание строительства – первое полугодие 2013 года.**
Проектно-сметная документация в установленном порядке прошла:

- государственную экспертизу (заключение РУП «Белгосэкспертиза Минстройархитектуры» от 06.09.2007 №1979-07 с дополнениями и заключением от 30.12.2008 №3227-5/08; от 04.06.2010 №399-15/10; от 03.01.2011 №1781-15/10; от 28.03.2011 № 208-15/11);
- государственную экологическую экспертизу (заключение №158 от 11.06.2007).

Инспекцией департамента контроля и надзора за строительством по г. Минску выдано разрешение на производство строительно-монтажных работ № 2-203Ж-015/08 от 31.03.2011 г.

Застройщик на праве временного пользования на период строительства выделены земельные участки общей площадью 10,8623 га решениями Минского горисполкома от 15 ноября 2007 года №2679, от 03.03.2011 №516. Собственником земельных участков является Республика Беларусь. Свидетельства (удостоверения) №500/141-3252 от 10.01.2008, №500/141-3247 от 10.01.2008, №500/141-3248 от 10.01.2008, №500/141-3251 от 10.01.2008, №500/141-3250 от 10.01.2008, №500/1028-2025 от 11.05.2010 выданы Республиканским unitарным предприятием «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру».

Заключение договоров создания объектов долевого строительства будет производиться поэтапно.

Для физических и юридических лиц предлагается на 1-ом этаже к заключению договоров 1 нежилое помещение:
помещение № 8 – общей площадью 197,14 м²;

К заключению договоров долевого строительства предлагаются творческие мастерские (2 нежилых помещения) общей площадью 36,4 м².

Для физических лиц предлагается к заключению договоров создания объекта долевого строительства (подземной автостоянки) 61 (шестьдесят одно) машино-место (61 долей из 135 в праве собственности на подземную автостоянку).
Стоимость за одно машино-место (1/135 доли в праве собственности на подземную автостоянку) на дату публикации проектной декларации (03.04.2013 г.) составляет 117315000 (сто семнадцать миллионов триста пятнадцать тысяч) белорусских рублей, что эквивалентно 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) долларов США по курсу Национального банка Республики Беларусь на дату публикации проектной декларации.

Отделка квартир не выполняется. Состав общего имущества в многоквартирном жилом доме, которое будет находиться в общей долевой собственности дольщиков после ввода объекта в эксплуатацию: межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые, вентиляционные и иные шахты, коридоры, крыши, технические этажи (за исключением, находящихся в них творческих мастерских и иных нежилых помещений общественного назначения) и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами жилых и (или) нежилых помещений, но обеспечивающие их жизнедеятельность, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков, если финансирование этих объектов производилось дольщиками.

Благоустройство включает озеленение территории, устройство тротуаров, дорожек, размещение площадок отдыха, детских и хозяйственных, устройство парковки.

Предлагаемый срок ввода объекта долевого строительства в эксплуатацию: второе полугодие 2013 года.
Строительство многоквартирного жилого дома ведется застройщиком собственными силами.

Срок действия настоящей проектной декларации – до 30 сентября 2013 г.

**Подробные сведения об объекте долевого строительства и ходе работ по его строительству можно получить по адресу:
г. Минск, пр. Дзержинского, 5, этаж 6, комн. 5603,
или по телефонам: (017) 246-47-43; 328-19-55,
611-33-33 (velcom), на сайте www.dolevoe.by**

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

**«Строительство многоэтажного жилого дома,
со встроенными помещениями общественного назначения
и подземной гараж-стоянкой № 10 по генплану
в микрорайоне Каменная Горка–2».**

**Общество с ограниченной ответственностью
«Футбольный клуб «Сквич»
информирует физических и юридических лиц
о создании объекта долевого строительства.**

Информация о Застройщике.
ЗАСТРОЙЩИК (Заказчик) – ООО «Футбольный клуб «Сквич».

Зарегистрировано решением Минского городского исполнительного комитета от 26 ноября 2004 года № 2391 в Едином государственном реестре юридических и индивидуальных предпринимателей за № 190583075.

В течение предыдущих лет организацией осуществлялось строительство 3-х многоэтажных жилых домов серии М 111- 90 в границах улиц Одоевского, Бельского, Пономаренко во Фрунзенском районе города Минска, генподрядчиком которых являлась строительная организация ОАО «МАПИД».

Информация о проекте.
Цель строительства – ввод в эксплуатацию жилого дома, со встроенными помещениями и подземной гараж-стоянкой № 10 по г/п в микрорайоне Каменная Горка–2.

Объект долевого строительства – многоквартирный жилой дом № 10 по генплану, монолитно-каркасный со стенами из газосиликатных блоков, состоит из пяти 12-16-18-этажных секций, со встроенными помещениями общественного и административного назначения на первом этаже и встроенно-пристроенным гаражом-стоянкой на 144 машино-места (304-квартирный жилой дом), с техническим подпольем и теплым техническим чердаком, высота жилых этажей – 2,6 метра. Категория комфортности по шуму – «В». Потолки: монолитно-железобетонные плиты. Стены – блоки из ячеистого бетона; перегородки – кирпичные (из полнотелого и пустотелого керамического кирпича). Полы – железобетонная плита (стяжка). Вентиляция жилых помещений – естественная. Отопление, электричество, водоснабжение, канализация – городские сети с индивидуальными приборами учета.

Секция оснащена 2 лифтами грузоподъемностью 400 кг и 630 кг и мусоропроводом.

Наружная отделка: стены – окраска фасадными красками; утепление, металлические элементы окрашиваются эмальями. Общая площадь квартир – 19999,76 кв. метров. Всего – 304 (триста четыре) квартиры.

Участок для строительства жилого дома расположен во Фрунзенском районе в городе Минске, система подъездов к проектируемой застройке организована с улиц Проектируемая № 2 – Проектируемая № 4 на застраиваемой территории.

Благоустройство территории включает подъезд к дому, озеленение, пешеходные дорожки, аллеи, устройство детской и взрослой площадки для отдыха, организацию проездов и гостевых автостоянок, а также площадки для хозяйственных нужд с установкой на них оборудования и малых архитектурных форм.

Для привлечения физических лиц, не состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагается к строительству по договору создания объекта долевого строительства 20 (двадцать) квартир, из них:

- **однокомнатные** – минимальной общей площадью от 47,16 кв.м. – 10 (десять) квартир; максимальной стоимостью 1400 долларов США;
- **двухкомнатные** – минимальной общей площадью от 62,34 кв.м. – 10 (десять) квартир; максимальной стоимостью 1400 долларов США;
- **машино-места**, связанные с Объектом долевого строительства, – стоимостью 19 999 долларов США при 100% оплате, стоимостью 24 000 долларов США с рассрочкой до 24 месяцев.

Оплата производится в эквиваленте в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь, установленному на дату платежа.
Отделка квартир не выполняется. Все квартиры имеют летние помещения (лоджии), окна из профиля ПВХ.

Межквартирные лестничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, крыши, технические помещения и подвалы, другие места общего пользования, несущие, ограждающие ненесущие конструкции, механическое, электрическое, сантехническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри жилых и (или) нежилых помещений, элементы озеленения и благоустройства, а также иные объекты недвижимости, служащие целевому использованию здания, поступают в общую собственность дольщиков.

Характеристика встроенных помещений.
В жилом доме в секциях 1 и 2 располагаются нежилые помещения общественного назначения. Звукоизоляция между помещениями организована согласно норм.

Строительство производится при наличии следующих документов:

- акт выбора места размещения земельного участка, утвержденного 04 марта 2009 года Председателем Минского городского исполнительного комитета;
- свидетельство (удостоверение) № 500/727-5423 о государственной регистрации;
- решение на строительство Минского городского исполнительного комитета № 659 от 17.03.2011 г.;
- проектно-сметная документация, прошедшая в установленном порядке государственную экспертизу, заключение РУП «ГОССТРОЙЭКСПЕРТИЗА по городу Минску» № 1667-15/10 от 03.01.2011г.;
- договор строительного подряда – ИП «ГЕРБЕЛИНТОРПТРАНС» № СП-42/07/12 от 05.07.2012 года;
- выданное органом государственного строительного надзора разрешения на производство строительно-монтажных работ от 30.11.2012 г. (№ 2-208 Ж- 029/11);
- Начало строительства – 2 квартал 2011 года.
- Нормативная продолжительность строительства жилого дома по г/п №10- 29,2 месяцев. Предложение, указанное в настоящей Проектной декларации долевого строительства действует до момента опубликования новой проектной декларации.

Подробные сведения об объекте долевого строительства и условия заключения договоров на строительство можно получить по адресу: 220082, г. Минск, ул. Прытыцкого, 34, подъезд 4, офис 1, тел. для справок: 8-029-605-09-09, 216-91-44, 216-91-45. Режим работы: понедельник-пятница с 08:30 до 17:30, обед: с 13:00 до 14:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС за 2012 год
ОАО «БПА БЕЛСТРОЙИНДУСТРИЯ»**
Утвержден годовым собранием акционеров 27.03.2013

Активы	Код строки	На 31 декабря	
		2012 года	2011 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	3 239	2 223
Нематериальные активы	120	-	-
Долговые вложения в материальные активы	130	-	-
В том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие долговые вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	4 017	116
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	7 256	2 339
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	4 335	3 444
В том числе:			
материалы	211	3 065	2 710
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	1 270	734
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	40	30
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	118	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	7 423	2 077
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	1 436	1 674
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	13 352	7 225
БАЛАНС	300	20 608	9 564
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	26	26
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	823	700
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	6 530	2 910
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	7 379	3 636
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	8 672	895
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	8 672	895
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	500
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	4 557	4 533
В том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 964	2 736
по авансам полученным	632	1 107	403
по налогам и сборам	633	454	795
по социальному страхованию и обеспечению	634	122	109
по оплате труда	635	390	290
по лизинговым платежам	636	26	-
собственному имуществу (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	494	200
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	4 557	5 033
БАЛАНС	700	20 608	9 564

ОАО «ЭЛЕГАНТ» УНН 400078331

уведомляет акционеров о праве требования выкупа акций.

Срок, в течение которого акционеры могут предоставить заявление с требованием выкупа принадлежащих им акций – с 04.04.2013 г. по 06.05.2013 г.

Срок, в течение которого осуществляется приобретение акций: с 07.05.2013 г. по 05.06.2013 г.

Цена приобретения одной акции – 30 000 белорусских рублей.

Сроки, форма и порядок оплаты акций: в течение 60 банковских дней с момента зачисления акций на счет «депо» эмитента, по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на счет продавца.

Адрес, по которому будут приниматься заявления с требованием выкупа акций и заключаться договоры купли-продажи акций: г. Гомель, ул. Интернациональная, 13.

Количество приобретаемых акций по требованию акционеров не более 58310 штук.

В случае, если общее количество акций, предложенных для выкупа по требованию акционеров, превышает количество акций, которое может быть приобретено акционером с учетом указанного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Приобретение акций обществом по требованию акционеров не осуществляется в случаях установления законодательством соответствующих запретов (ограничений).

Цель приобретения части акций (объектов ценных бумаг): сокращение их общего количества (аннулирование) и уменьшение уставного фонда общества.

Конт. тел.: 8 0232 74 59 78

ОАО «Минпласт»

Единица измерения: млн. руб.
УНП 100173124

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 января 2013 года

Активы	Код строки	На 31 декабря	
		2012 года	2011 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	507	391
Нематериальные активы	120	5	5
ИТОГО по разделу I	190	512	396
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	312	119
В том числе:			
материалы	211	184	61
готовая продукция и товары	214	128	58
Расходы будущих периодов	230	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	3
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	13	67
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	67
Денежные средства и их эквиваленты	270	94	67
ИТОГО по разделу II	300	419	257
БАЛАНС	490	931	653
Собственный капитал и обязательства			
1			
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	44	283
Резервный капитал	440	15	6
Добавочный капитал	450	359	236
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	306	19
ИТОГО по разделу III	490	724	544
ИТОГО по разделу IV			
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	207	109
В том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	74	19
по авансам полученным	632	63	42
по налогам и сборам	633	51	5
по социальному страхованию и обеспечению	634	3	8
по оплате труда	635	6	16
собственному имуществу (учредителям, участникам)	637	-	1
прочим кредиторам	638	10	18
ИТОГО по разделу V	690	<	

■ Наша гісторыя

ТРАСЦЯНЕЦ ПАТРАБУЕ ЎВАГІ

Мала хто ведае, што Трасцянец падчас нямецкай акупацыі 1941—1944 гадоў з'яўляўся найбуйнейшым лагерам смерці ў Беларусі. Нягледзячы на шматлікія публікацыі і ініцыятывы, сёння мы вымушаны канстатаваць той факт, што пра Мінскае гета і лагер смерці Трасцянец мала што вядома і ў міжнародным маштабе. А між іншым беларускі лагер смерці па колькасці ахвяр не саступае сусветна вядомым Асвенцыму, Бухенвальду, Дахау, Равенсбруку... Па розных звестках, у Трасцяніцы было знішчана ад 50 тысяч да 206 тысяч чалавек.



Аднак у Трасцяніцы да гэтага часу не створаны годны помнік, які ўшаноўваў бы памяць ахвяр фашызму. Ёсць яшчэ шмат белых плям і ў гісторыі самога лагера смерці, і Мінскага гета. Раскрыць некаторыя з іх паспрабавалі прадстаўнікі грамадскасці з Беларусі, Германіі і Аўстрыі падчас міжнароднай канферэнцыі «Лагер смерці Трасцянец у еўрапейскай памяці».

— У той час, як у беларускіх гістарыяграфіях выкарыстоўваецца тэрмін «лагер смерці Трасцянец», заходнеўрапейскія гісторыкі свядома карыстаюцца тэрмінам «месца знішчэння», — пачаў дыскусію старшыня Дырэкцыі Мінскага міжнароднага адукацыйнага цэнтру імя Е. Рау Віктар БАЛАКІРАЎ. — А ўсё таму, што «месца знішчэння» па пэўных крытэрыях не адпавядае паняццю «лагера смерці». Нямецкі гісторыкі сцвярджаюць: паколькі на тэрыторыі «Трасцяніцы» вязні не размяшчаліся, а толькі прывозіліся і знішчаліся, то Трасцяніцу не адпавядае градацтва «лагер смерці».

мецкага гісторыка Пэтры Рэнтрон, якая напісала манарграфію па Трасцяніцы, тут было знішчана каля 60 тысяч чалавек. — Трасцянец — месца знішчэння дэпартаваных з еўрапейскіх краін яўрэяў, беларускіх яўрэяў з Мінскага гета, а таксама вялікай колькасці ваеннапалонных Чырвонай Арміі, падполшчыкаў, партызанаў і мірнага насельніцтва, узятых у палон падчас аблаў і атак. — паведаміў дацэнт гістарычнага факультэта БДУ, кіраўнік Гістарычнай майстэрні

Улады Мінска прынялі рашэнне аддаць пад стварэнне агульнага мемарыяла ў Трасцяніцы плошчу ў 100 га. Для новага помніка ў Трасцяніцы ажыццёлена распрацоўка праекта, рэалізацыя якога пачнецца сёлет

Кузьма КОЗАК. — Узнікла пытанне іх колькасці. Што тычыцца гісторыкаў, то да сённяшняга часу мы прыгмырліваем сваіх людзей. У той час, як нямецкія вучоныя колькасць знішчаных у Трасцяніцы паказваюць у 3-4 разы менш: па іх версіі, у лагеры смерці было забіта толькі каля 60 тысяч

чалавек. Яны спасылаюцца на дакументы, не ўлічваючы таго, што большасць з іх была знішчана. Значыць, яны арыентуюцца толькі на частку ўяўляемых дакументаў. Сведкі расказваюць пра тысячы людзей, пра душэгабкі, пра транспарт, пра забітых, змардаваных ад голаду і холаду... І гэтага лічба, безумоўна, атрымліваецца большай. Таму пры мемарыялізацыі вельмі важна, каб прагучала менавіта слова гісторыкаў.

Сёння пра лагер смерці нагадвае абеліск ля Магілёўскай шашы і яшчэ тры помнікі ў розных месцах Трасцяніцы. На каменных плітках — сумныя голыя фармулёўкі, у якіх не знойдзеш ніводнага прозвішча! Чога не скажаш пра Благаўшчыну, што праз дарогу. І там гітлераўцы расстрэльвалі трасцянецкіх ахвяр. Там дрэвы ператварыліся ў помнікі: на іх спісы з імёнамі і фотаздымкамі загінулых. Такім чынам грамадзяне Польшчы, Чэхіі, Аўстрыі і Германіі спрабуюць увекавечыць памяць сваіх палеглых на беларускай зямлі прадкаў.

Але тыя помнікі зусім не адпавядаюць маштабам трасцянецкай трагедыі ды і сучасным уяўленням аб мемарыялах. Не выпадкова ўлады Мінска прынялі рашэнне аддаць пад стварэнне агульнага мемарыяла ў Трасцяніцы плошчу ў 100 га. Для новага помніка ў Трасцяніцы ажыццёлена распрацоўка праекта, рэалізацыя якога пачнецца сёлет.

— Мінскпраектам завяршаецца распрацоўка праекта першага пусковага комплексу, задчай якога, на пачатку, з'яўляецца добраўпарадкаванне тэрыторыі, — паведаміў **начальнік галоўнага ўпраўлення ідэалагічнай работы Мінгарыканкама Сяргей ХІЛЬМАН.** — На першым этапе таксама праведзена будаўніцтва ўваходу ў мемарыяльны комплекс, «Варот памяці», участка «Дарогі смерці», «Дарогі памяці», тэрыторыі для

ўсталявання помніка-манумента, стварэнне пешаходных дарожак і аўтастаянкі. У інвентыцыйнай праграме Мінска на 2013 год на будаўніцтва гэтых аб'ектаў прадугледжана каля 3 мільярдаў рублёў. Мы гэты праект бачым як адзіны мемарыяльны ансамбль з цэласнай кампазіцыяй.

Кіраўнік праектнай групы «Трасцяніца», **галоўны архітэктар праекта Ганна АК-СЭНАВА**, прадставіла будучы мемарыяльны комплекс: — Архітэктурна-планіровачнае рашэнне пабудавана па прынцыпе трохвугольніка. Трэхвугольныя сувязі ў гэтым кантэксце — сімвал напружанасці, замкнёнасці. Аднак у той жа час гэта сімвал вечнасці і памяці. Вобразнае рашэнне культурнай кампазіцыі «Вароты памяці», якія ў цяперашні час нікога не зачыняюць і стаяць у адзіноце, зробленыя з калючага дроту, не маюць практычнай задумкі, што наводзіць на думку аб бессэнсоўнасці заўважыць і прыгнёт адных людзей іншымі. Пярэдні бок — як стары чорна-белы здымак вязняў, што глядзяць на нас з таго часу, цэлы іх пералеплены з дошчакі варот.

За манументам «Вароты памяці» будзе размешчана «Поле пахавання», дзе рассявалі попел спаленых вязняў. Асноўная кампазіцыйная вось — «Дарога памяці», якая будзе праходзіць уздоўж руін збудаванай канцлагера. Кожны будынак лагера смерці абазначаць мемарыяльнымі пліткамі з гістарычнай інфармацыяй. На тэрыторыі мемарыяльнага комплексу знаходзяцца два помнікі, усталяваныя ў 1960-я гады. Праектам прадугледжана іх замена на памятных знакі. Нямецкія могілкі, якія размешчаны на тэрыторыі комплексу, плануецца аформіць газонам і абгародзіць іх агароджай са стрыжанага кустоў, а таксама акцэнтаваць уваход сюды памятным знакам.

— Помнік у Трасцяніцы можа з'явіцца толькі ў тым выпадку, калі аб'яднаць архітэктару, гісторыкаў і прадстаўнікоў улады з розных краін свету, — пераканана **кіраўнік справам Дортмундскага МАЦ Пётэр ЮНГЕ-ВЭНТРУП.** — Памятаць і ствараць мемарыялы — абавязак кожнага народа. Мы, як зацікаўлены грамадзяне, ведаем, што ў нас няма фінансавай магчымасці ў хуткім часе збудавань мемарыяла. Аднак мы можам праінфармаваць і папрасіць пэўнай арганізацыі, каб яны выдаткавалі сродкі на гэтую добрую справу.

Часткай будучага мемарыяла ў Трасцяніцы стане асобны помнік у Благаўшчыне. Тут будзе ўшанавана памяць забітых яўрэяў Мінскага гета, а таксама дэпартаваных яўрэяў з Германіі і Аўстрыі. Фінансаванне праекта прапануецца ажыццявіць шматлікімі грамадскімі ініцыятывам Беларусі, Германіі і Аўстрыі.

дзякуючы найноўшым гістарычным даследаванням, удалося дакументальна ўстанавіць, што ў Мінскім гета і Трасцяніцы было забіта па меншай меры 35 тысяч дэпартаваных у Мінск заходнеўрапейскіх яўрэяў

— Прыёўмі час ставіць кропкі над нашым бяспаміцтвам, — упэўнены творчы кіраўнік праекта, заслужаны архітэктар Беларусі **Леанід ЛЕВІН.** — Тэма пераходзіць ад слоў да спраў! Благаўшчына заўсёды заставаўся па-за назаў увагай. Мы хочам паставіць там помнік. Праект Леаніда Левіна прадстаўляе сабой той поўны пакут шлях у вечнасць, якім прайшлі калісьці мірныя жыхары. Пачаткам праекта ў Благаўшчыне з'яўляецца тэрыторыя каля шашы Мінск — Магілёў. Ахвяр прывозілі сюды, на брацкую магілу Мінска, падманым спосабам. Ім казалі, што яны пераждваюць, перасяляюцца. Адсюль людзі пісалі лісты дахаты, у якіх расказвалі, што ім тут добра, што тут прыгожыя мясціны.

— Таму ў пачатку мемарыялу мы робім балоўную круглую пляцоўку без якіх-небудзь збудаванняў, — працягвае Леанід Левін. — Тут у людзей забірала відавочна, якія з'яўляліся адзінай сувяззю паміж роднымі домам і месцам, куды іх прывезлі. Там у іх было самае каштоўнае: дакументы, лялькі, адзенне... Мы не робім кампазіцыі з людзей, трагічныя фігуры. Гэта рабілі ўжо шмат разоў да нас. Мы калі ўвахода кладзем групу валізаў. Яны гавораць: вось, што засталася ад тых, каго сюды прывезлі.

Адсюль наведнікі мемарыялу будуць ісці па «Дарозе смерці». На ёй будуць сустракацца многія фігуры сімвалічнай кампазіцыі. Як значную галоўную архітэктар праекта, сучасныя тэхналогіі дазваляюць пабудавань яркую чырвоную дарогу, якая будзе заканчвацца пустым чорным кругам, што сімвалізуе як жыццё, так і смерць гэтых людзей.

Прадстаўнікі Аўстрыі і Германіі пасілі ўдзельніку творчай групы па магчымасці ўшанаваць памяць кожнага, хто тут загінуў, пайменна. Тым больш што дзякуючы найноўшым гістарычным даследаванням, удалося дакументальна ўстанавіць, што ў Мінскім гета і Трасцяніцы было забіта па меншай меры 35 тысяч дэпартаваных у Мінск заходнеўрапейскіх яўрэяў.

— Вядома, што ўшанаваць такую колькасць ахвяр пайменна вельмі складана, — прызнаецца Леанід Мендзелевіч. — Аднак мы знайшлі спосаб. У якасці залаў памяці мы прапануем зрабіць манументальныя вагоны, праходзячы праз якія на сценах можна будзе прачытаць прозвішчы тых, хто загінуў на гэтым месцы. У залежнасці ад колькасці загінулых грамадзян розных краін будзе разлічваюцца лік вагонаў, дзе будуць адлюстраваны іх імёны. Таксама будзе магчымасць дадаваць новыя прозвішчы.

Па задуме творчай групы, увесны парадокс ваіны будзе паказаны пры дапамозе перавернутых знавак рэчэй, якія сімвалізуюць перавернуты чалавечы жыццё. Дом, дрэва, перавернутае карамямі ўгароу... Там жа плануецца размясціць камяні з выказваннямі пісьменнікаў і паэтаў з тых краін, адкуль прывезлі сюды людзей.

— Трасцянец і Благаўшчына — месцы, дзе былі здзейснены жудасныя злачынствы, — значыць **Надзьвінчы і Паўнамоцны Пасол Федэратыўнай Рэспублікі Беларусі Вальфрам МААС.** — Мне асабліва сорамна: толькі немцы знішчылі дзясяткі ці сотні тысяч людзей. На жаль, наш сучасны не можа вярнуць невінаватых. У нашых сілах толькі захаваць памяць аб іх. Маштабы жорсткасці і гвалту, якія адбываліся ў Трасцяніцы і Благаўшчыне, вельмі буйныя. Зло працягвае існаваць і сёння, калі паглядзець, што адбываецца на стадыёнах, у метро... Таму мы павінны стварыць не толькі мемарыял, а і сказаць адназначнае «не» тэрарызму і гвалту.

...Спадзяёмся, што праекты помнікаў у Трасцяніцы і Благаўшчыне з паперы і макетаў увасобяцца і на справе. Гістарычную працу па тэме Трасцяніцы неабходна працягваць. Пакуль яшчэ жывыя сведкі тых падзей, паколькі многія аспекты трасцянецкай трагедыі ўсё яшчэ застаюцца белымі плямамі як у палітычным, так і ў гістарычным кантэксце.

Вераніка КАНЮТА.

«ВАЙНУ ПРАПУСЦІЛІ ПРАЗ СЭРЦА»

Не так многа застаецца да 9 Мая, асабліва свята для нашай краіны. Тады мы зноў будзем запрашаць ветэранаў у калектывы, слухаць іх апаведы пра герайчныя і трагічныя старонкі гісторыі. У адной з брацкіх школ гэту работу выдую не толькі напярэдні Дня Перамогі, але і ўвесь год. Вось і нядаўна гасцямі вучняў 35-й школы сталі быліяя франтавікі.

— Вайну вы прапусцілі праз сэрца, — так скажаў, звяртаючыся да вучняў і іх настаўнікаў, шануючы ветэран, удзельнік Сталінградскай бітвы Аркадзь Бляхер пасля прагляду праграмы, якую паказалі дзеці. Старшакласнікі паспрабавалі перадаць праз тэатралізаваны мізансцэны, праз вобразы літаратурных героюў. Яны апраунулі форму салдатаў Чырвонай Арміі, каб рэканструяваць эпізоды часоў вайны.

Школьнікі цудоўна ўвайшлі ў вобразы: вострая, якая здзірае прасіхлыя бітвы і пачаў ад таго, што салдат балоха, востра быццам на прывале, востра і даціпны Васіль Цёркін, ад імя якога артыстычна чытаў вершы Твардоўскага дзесяцікласнік Алжбек Соўпель.

А настаўніца мовы і літаратуры Ірына Саўчук, якая і падрыхтавала значную частку праграмы са сваімі выхаванцамі, выконвала ролю старлінградскай бабці. Бабуля чытае ўнучку дзёнік свайго сестры (унучка — равесніца вучня, што сядзелі ў зале). Гледзячы са сцэны за дзеяй з замраненнем, гэтак жа ўважліва слухалі яны і ўспаміны гасця.

Аркадзь Бляхер па звычцы сваёй гаварыў коротка і ёмка, які сапраўды журналіст. Ваіна для яго пачалася ў чэрвені 1941-га. А зоймі ён ужо стаў курсантам Сталінградскага артылерыйскага вучылішча. Скончыўшы яго за шэсць месяцаў з адзнакай, малады лейтэнант прыняў баявое хрышчэнне пад Сталінградам. На пачатку 1943-га яго цяжка параніла. Ляжаў у шпіталі горада Калача: палата знаходзілася ў спартыўнай зале школы. У лютым малады франтавік пайшоў на папраўку, яму яраць спяўалася 20 гадоў. «Тады, — кажа ветэран,

Святлана ЯСКЕВІЧ.



Ветэран Аркадзь Бляхер і вучань Алжбек Соўпель.

СУСЕДЗІ ЛАТВІЙЦАЎ ГРЭЮЦЬ ВАЛЁНКІ З БЕЛАРУСІ

Латвія для Беларусі — не проста суседняя краіна. Беларусы адгрываюць вялікую ролю ў жыцці грамадства Латвіі. Беларуская дыяспара ў Латвіі вялікая — каля 80 тысяч чалавек. Беларускія суполкі ўтвораюць па ўсёй краіне. Самая буйная — у Даўгаўпіллі, але і рыжская суполка даволі вялікая. Беларусы ў Вентспіесе вельмі актыўныя, паспяхова кантактуюць з мясцовымі ўладамі, беларускі ансамбль у гэтым горадзе лічыцца самым лепшым. Жыццё беларусаў у Латвіі прыкметнае і вядомае.

сёння будзе прыняты. Праца так наладжана, што чалавек націскае кнопку, атрымлівае нумар, і гэты нумар пачынае працаваць, гэта спрашчае працу, — тлумачыць Аляксандр Герасіменка. — Два гады таму наш консульскі аддзел быў найлепш абсталяваны сярод усіх консульскіх устаноў Рэспублікі Беларусі, якія знаходзяцца па мяжы. Таму што быў вельмі вялікі наплыў людзей, вялікая колькасць паездкаў. Візавы рэжым паміж нашымі краінамі быў уведзены ў 1999 годзе. У год мы выдаём каля 60 тысяч віз, нават больш. Трэба адзначыць, што беларуская віза для латвійшчу ў два разы таннейшая за візу для беларусаў. І калі 2 гады таму мы выдалі 88 тысяч віз, латвішчы выдалі 25 тысяч віз нашым грамадзянам. Насамрэч ёсць інтарэс у грамадзян абедзвюх краін да паездкаў: як прыватных, так турыстычных і, што асабліва важна — дзелавых.

Латвія — адзіная сўрапейская краіна, з якой Беларусь падпісала пагадненне аб бязвізавых паездках для памежнага насельніцтва

Калі асобных людзей заклікаць сябраваць і кантактаваць адзін з адным асабліва не трэба, то на узроўні краін можна паказаваць вартасці супрацоўніцтва. Летас у Наваполацку прайшоў Першы форум гарадоў-пабрацімаў Беларусі і Латвіі, на якім прысутнічала 350 чалавек. Удзельнічалі прадстаўнікі 37 самакіраваных Латвіі і 35 раёнаў і гарадоў Беларусі. Сёлета ў маі адбудзецца другі форум гарадоў-пабрацімаў у горадзе Даўгаўпіллі.

На сённяшні дзень Латвія для Беларусі з'яўляецца пятым партнёрам па таваразвароце сярод усіх краін, з якімі мы маем гандлёвыя сувязі. Летас быў дасягнуты рэкордны вынік: таваразварот склаў 3 мільярды 425 мільянаў долараў (гэта больш, чым з суседняй Літвой, амаль удвая). Вельмі шмат беларускіх кампаній, фірмаў з аднаго і другога боку супрацоўнічаюць паміж сабой. Адных толькі сумесных прадпрыемстваў беларускіх у Латвіі каля 1200, і латвійскі бок у Беларусі мае дзесьці 377 сумесных прадпрыемстваў. Напрыклад, у машынабудаванні ёсць сумеснае прадпрыемства МТЗ-сэрвіс, наша

краіна прадае вялікую колькасць трактароў на рынку Латвіі — каля 500-700 шт. Трэць рынку па продажы ўсіх трактароў у Латвіі займае Беларусь. Ёсць зборанная вытворчасць МАЗа. Нядаўна, 31 студзеня, беларускі прадстаўнікі выйгралі тендар на пастаўкі трамваяў у Даўгаўпіллі — сёлетня 12 трамваяў. Беларускія ліфты яны нядарна прадаюць ў Латвіі, бытавая тэхніка: «беларускія» сокавіцкія і мясарубкі.

Нацыянальная выстава Рэспублікі Беларусі у снежні мінулага года сабрала рэкордную колькасць прадстаўнікоў беларускага бізнесу, розных арганізацый — усяго 267 удзельнікаў ад Рэспублікі Беларусі. Наведала выставу 38 тысяч чалавек. Было больш за 1000 розных перамоў, падпісана шмат дагавораў, прадала аб намерах, аб продажы рознай прадукцыі, у тым ліку вады халадзільнікаў, пральных машын і г.д. Толькі спіртных напоў беларускай вытворчасці было прададзена больш чым на 25 тысяч долараў, — паведаміў пасол Беларусі ў Латвіі.

У Латвіі карыстаецца попытам беларускага гарэлка розных вытворцаў. Нездарма «Белдзярхарчпрам» мае свае прадстаўніцтва ў суседняй краіне. Ёсць беларускі эфёр, піва, мінеральная вада. Вельмі добра прадаецца наша вопратка, абутак, дзіцячыя адзенне. **Толькі ў Рызе 16 крам, якія спецыялізуюцца на продажы беларускіх тавараў.** Валёнікі нашы, які толькі мароз, ідуць на расхват...

Латвія з'яўляецца галоўным калідорам па транзіце беларускіх грузаў. Акрамя таго, праз Беларусь ідуць транзіты з іншых краін. На думку Аляксандра Герасіменкі, для Латвіі беларускі напрамак з'яўляецца адным з галоўных напрамкаў у эканоміцы. Каля 50 працэнтаў беларускага экспарту, які ідзе ў трэція краіны, праходзіць праз рыжскі порт, і за апошнія два гады пайшоў рост транзіту. Яшчэ з савецкіх часоў рыжскі порт быў самым тэхналагічным, самым абсталяваным. Але некаторыя лічаць, што рыжскі порт вядомы ўвозам тавараў на нашы землі з XIII стагоддзя. Адных тэрміну да нас любімы многім селядзец. Супрацоўніцтва паміж Полацкам і Рыгай развілася са старажытных часоў. Традыцыя, аднак...

Ларыса ЦІМОШЫК.
Рыга — Мінск.

Амаль дваццаць год назад гэта буйы ягоны сад. Адна груша, бэра, астатнія дрэвы — яблыні: цітаўка, аніс, ранет, штырфель, белы наліў... І, канешне ж, антонаўка. Без гэтай яблыні быццам бы і сад не сад. Прыкметна пастарэлі ўсе дрэвы, але жывуць. Ну, а пра тое, што былі некалі ў садзе Барыса Іванавіча слівы і вішні, сёння наогул нічога не напамінае: іх вытравіла адразу ж, які знеслі дом. Палічылі тыя расліны, пэўна ж, не надта сур'ёзнымі, не інакш — смеццём, яны толькі псуоць агульны выгляд. Ды і догляд паграбляць. А так дрэвы можна падразаць раз на год-другі, трыва паміж імі скаціць — і парадкаў... і далёка відаць... Сад-сквер, адным словам, зрабілі камунальнікі. Ну і на здароўе. Атлупены ён з аднаго боку карпусамі завода, з усіх астатніх — шматпавярховымі дамамі. І яшчэ — дарогамі.

Сад Барыса Іванавіча зліўся з садамі сваіх былых суседзяў, і атрымаўся адзін — вялікі, гектары на тры. Аднак межы свайго ён адразу ж вызначае, і калі прыходзіць сюды, падоўгу стаіць перад дрэвамі. Вунь там, дзе цяпер сцяжка, што вядзе да міні-базарчыка, некалі стаяў дом. Моцны дом, цагляны, пад шыферам. У ім было пяць пакояў, і жылі тады пад адным дахам два сыны і дачка са сваімі сем'ямі, ён, Барыс Іванавіч, з жонкай, і не было цесна. А потым, як дом пайшоў пад знос, усё атрымалі асобнае жыллё. І ў той цікава, параспадала адна сем'я, нявесткі і зяць пачалі разводзіцца-дзяліцца, і стары зразу меў пазям, чаму так адбылося. Усіх разам трымаў дом.

Больш маленькага камяна, дзе былі свае законы, быў адзін — ён — гаспадар, камандзір нейкім чынам, і кепска-добра было малым сем'ям, аднак жылі яны па нейкім няясным законе аб адзінстве, вернасці, далучанасці да ўсяго, што адбываецца тут, у гэтых сценах. Другі ж бок медала, разважаў Барыс Іванавіч, хаваецца ў тым, што дзеўкі ягоным сынам трапіліся з вёсак, і ім, мабыць, важна было знайсці ў горадзе не каханая чалавечка, а — праніску. Каб зачыніцца за горад. Таму і маскіравалася да пары да часу.

Дзіўна сёння Барысу Іванавічу: там, дзе была прыбіральная, цяпер вунь расклілі катухі бачыць. Патлатыя і мурзатыя людзі корпаюцца ў сваіх рэчах, пра нешта гамоняць, а потым разбрыдаюцца хто куды, толькі адзін з іх застаецца пад яблыняй —

Неяк у гарадскім аўтобусе, што няспешна развозіў людзей па сталічным мікра-раёне Малінаўка, я аказаўся побач з жанчынай даволі сталага веку, якая сядзела разам з дзяўчынкай — на выгляд, тая вучылася ў першым ці другім класе. Звычайныя пасажыры, на якіх не звяртаеш увагі, які яны на цябе, і мая цікаўнасць да іх праявілася толькі тады, калі жанчына сказала, звяртаючыся да дзяўчынкі: «Паглядзі вунь туды!» Яна кінула на новыя шматпавярховыя за акном. «Некалі тут рос наш сад, у якім былі вельмі смачныя яблыкі». У голасе жанчыны адчуваўся шкадаванне, якое нечым імчылівым адзавалася ў мамі сэрцы. І згадалася ўжо сваё, даўняе: у памяці многіх з нас ёсць свой сад, і падумалася: а вось жа зусім не выпадкова я задала пра яго, бо калісьці ён быў для яе жывым, і такім застаўся ва ўспамінах. Бо для нас жывое кожнае дрэва, якое мы садзім, глядзіма, размаўлячы з ім. Апаўданае Васіля Ткачова — і пра гэта таксама. Пра сад, пра людзей, пра адносіны — жывых да жывого і да сабе падобных...

Алесь БАДАК.

Васіль ТКАЧОЎ

САД

Да іх няма нікому клопату. Бамжы, што з іх возьмець? Барыс Іванавіч сёння зводзіла назірае за гэтымі зяндбалымі людзьмі, а учора падыходзіў да іх бліжэй, і калі адзін зняў з нагі чаравік і пачаў збіваць ім яблык, стары не вытрымаў, заступіўся за дрэва:

— Што ж ты робіш, дзядуля?! — назваў таго ўмысна так, бо на самой справе гэта быў параўнальна малады чалавек, толькі брудны і даўно няголены.

Бомж нічога не адказаў, але і не перастаў збіваць яблык, якія зрэдчас разам з голлем ляцелі на дол.

— Ты што, глухі? — нагадаў пра сябе стары.

— А вам што, шкада яблык? — барадаты павярнуўся нарэшце да Барыса Іванавіча і палітаў надзіва ветліва. — Іх вунь колькі на дрэві! Калаці і ты, калі не лянучыся, дзед. Усім хоціць. Ці ў цябе няма чаравікаў? То магу даць. У мяне ў торбе запанася ёсць — сёння нехта выкінуў на сметнік. Падабраў. Расшыраю свой гадзёрбок. Кідай, стары. Глядзі, як гэта робіцца! — чаравік зноў паліцеў на галле. — Нам жа нешта есці трэба. А ты як ду-

маў? Дзякуй таму чалавеку, хто вырасіць гэты сад!..

— Яны ж зусім зялёныя! Дайце хоць паспець пладам, нехрысці!

— Нам добрыя будуць. А спелыя я тут ніколі і не бачыў, — барадаты нагорі яблык у сумку,

рады не прычынуўся гасцем рукамі, не жадаў даказаваць таму. А потым яны пачалі штурхацца, нарэшце сапчаліся, а калі бомж паліцеў на вытаптаным пад яблыняй дол, мурчына, які быццам нічога не здарылася, зноў пачаў калаціць

яблык. Бомж меў намеру здавацца, ён заклаў у рот два пальчы, працяжна і гучна сціснуў, і неўзабаве прыбыла падмога — два такія ж, які ён, няголены і брудныя хлопцы-дзяцкі. У выніку мек быў адабраны, трафеем бяздомнікаў стала і палка.

Барыс Іванавіч падышоў на колькі крокаў бліжэй, і цяпер ён моў пацнуў, які мурчына, сядячы на веласіпед, паабяцаў выкурыць усіх бамжоў з гэтага саду.

— Пачавай, Герасімавіч! — нечакана для самога мурчыны і яшчэ больш, напэўна ж, для бамжоў, Барыс Іванавіч загадаў таку не спяшача ехаць. — Затрымайся! Ты што мяне не пазнаеш, а, сусед? Ай-я-яй!.. Нядобра як!..

Герасімавіч паслухаўся, аднак задавалася на ягоным твары Барыс Іванавіч не ўбачыў: відаць, не рады гэтай сустрэчы, трэба так разумець. Сапраўды, глянуўшы на былога суседа, Герасімавіч буркліва спытаў:

— Ну, а табе што?..

Барыс Іванавіч добра ведаў гэтыя маладзейшыя за яго, рабіў на чыгуны, і з таго часу, як знеслі іхнія дамы, яны мала бачыліся.



І тое — мелькам. Герасімавіч сам не жадаў кантактаваць, хіба ж гэта не відаць было, і пры кожнай сустрэчы ці адводзіў галаву ўбок, ці проста рабіў выгляд, што ідзе і не заўважае яго. Іншы раз Барысу Іванавічу карцела распытаць, як жыве, чым займаецца на пенсіі, кім сталі і як жывуць ягоныя тры дачкі, аднак

ЭЖСКЛЮЗІЎНЫЯ ЛЮДЗІ

КАР'ЕРНЫ РОСТ: АД «ГРАНІТА» ДА «СІТНІЦКАГА»

Анатоль Галдзеў і Уладзімір Верашчака ратуць родную вёску ад вымірання і атрымліваюць ад гэтай пачэснай справы сапраўднае задавальненне.

ТУТ І СПАТРЭБІЎСЯ

Невялікая вёска Александра чакае вясны. Яна засыпана снегам, які кантрастуе з блакітным сакавічкім небам. Першая хата на вясковай вуліцы пафарбавана ў яркія колеры, на ганку чуюцца радзіе, на двары гуляе сімпатчнае тоўсценкае сабакчына.

На санках пад'язджае гаспадар. Ганарлівая кабыла Мар'я не звяртае ўвагі на падскокі сабакі: энергічны Цімоха яе нібыта падганяе, але Мар'я толькі адмахваецца залпецай у касу грывай. Гаспадар апануты ў камуфляжыне адзенне: так зручна для вяртальніка фермы СВК «Сасновы двор», уладальніка вялікай падсобнай гаспадаркі і заўзятга рыбалова Анатоля Паўлавіча Галдзева.

— Гэта мая вотчына, — пачынае ён знаёмства. — На гэтым месцы жылі мой дзед, потым маці, а цяпер вось мая гаспадарка. Я тут нарадзіўся, тут і прыгадзіўся.

Анатоль Паўлавіч з сям'ёй жыве ў аграгарадку Валкавічы, а ў Александрове ён трымае авечак і мускусных качак, садзіць агарод і даглядае малады сад. Якраз гэтай раніцай у гаспадарчы нарядзіцца дзве авечкі — чарнявая і бялявая, і цяпер у чарадзе без малага два дзясяткі галоў. Яго «зорка» — ручная авечка Бася з рознымі па колеры пряднімі нагамі, белай і чорнай.



Ручная Бася пільнуе гаспадара.

— Мая Басенька! — замілавана кажа Анатоль Паўлавіч. — Яна нарадзілася нейкім незразумелым камікам, які, аднак, дыхаў. Жонка тэдызень карміла яе з соскі, а кошык яе адагравалі. Таму Бася — мая сяброўка.

Між тым, для селяніна авечкагадоўля — гэта ўсё ж справа, якая павіна прыносіць прыбытак. Анатоль Паўлавіч скардзіцца, што ў нас няма куды збываць воўну і скуры: мода на футра з аўчыны яшчэ не вярнулася. Затое бараніну, карыснюю і смачную, у Галдзева набываюць добра, і не толькі азербайджанцы.

— Цяпер, здаецца, пайшла новая хваля папулярнасці авечкагадоўлі, — разважае ён. — Кіраўніцтва падтрымлівае, і я сваіх авечак не буду збываць. Каб не страціць шанц атрымаць выгаду, бо ёсць перспектыва.

ВЯСКОВАЕ АЗДАРАЎЛЕННЕ

У 48-гадовага Галдзева гучны голас, спраўныя рукі і добрая ўсмішка, якая не сыходзіць з твару. З ім прыёмна размаўляць: у яго сакавітая і тралная мова — мова сапраўднага селяніна. Ён з задавальненнем расказвае пра сваю гаспадарку, дзе ёсць яшчэ карова, свінні і трусы.

— Я і сам часта задумваўся, а навошта мне гэта трэба? — разважае Анатоль Паўлавіч. — У нашых Валкавічах пяць гадоў таму было больш за сотню кароў, а цяпер толькі 12. І мне думаецца, што кароў збываюць не з-за таго, што іх цяжка трымаць. Гаспадарка дае кармы, ды і зямлі можа ўзяць колькі хочаш. Толькі працуць і не лянуюцца. Але ж у тым і справа, што не хочучы. Можна, з-за таго, што мы больш заможна сталі жыць?

З аднаго боку, падсобная гаспадарка прыносіць грошы: паводле падлікаў Галдзева, штомесячны даход ад яе роўны двум заробкам — яго і жонкі. «Не шукуем, — каментуе ён. — Але мы на сваім хлебе, сваё мяса і малако заўсёды на ставе».

З іншага боку, гэта цяжкая праца, дзе няма ні выхадных дзён, ні водпуску, ні бальнічных лістоў. Аднойчы дзеці вырашлі зрабіць сюрпрыз Анатолю Паўлавічу і набылі яму пудэўку ў санаторый. Мала таго, што бацька адправіўся туды, «як на ашафот», дык яшчэ і не вытрымаў тэрмін, збег дадому, каб «аздараўляцца» ў сваёй хаце і пры сваёй гаспадарцы.

— Звычайна кажучы, што салдатамі не нараджаюцца, імі становяцца, — кажа Галдзеў. — А тут наадварот: селянінам трэба нарадзіцца. Любоў да ўсёй жыццённай павіна быць закладзена з малаком маці. Я памятаю, як уговорваў сваю маці пазбавіцца ад жывёлы, бо здароўя няма. А яна казала: «Сынок, я раніцай падымаюся — вой, тут баліць і тут муліць, але ж на двары ўсё мычыць і кукараэкае, таму, хочаш не хочаш, можаш не можаш, а трэба падымацца. Так з-за жыццясі і я жывая, бо няма калі памерці!». Такі ж атрымаўся і я.

ДВА ТАВАРЫШЫ

Аднойчы ў Александрове з'явіўся Уладзімір Якаўлевіч Верашчака: жыхар Віцебшчыны набыў хату пад лецішча, але з цягам часу пераехаў з горада і стаў жыць на вёсцы стала.

— Стаў пенсіянерам, але ў горадзе сядзець не захачеў, — кажа 56-гадова Уладзімір Якаўлевіч. — Спачатку проста думаў улетку каля чыстай рэчкі палажыць ды тамат з градкі з'есці, калі вырасце.

Верагодна, не без уплыву свайго новага сябра Анатоля Паўлавіча былі гарадскі слесар урэшце завёў сельскую гаспадарку: в'етнамскі свінак, курэй, гусей, трусоў.

— Гэта прыносіць даход: калі прыкладзеш рукі — будзе і прыбытак, — мужчына трымае ў руках чорненкае в'етнамскае параса. — Як тут кажучы, «кожнаму майму дзіцяці — па парасяці альбо па гусаняці».

Жонка Уладзіміра Якаўлевіча, дарэчы, спачатку не ўхваліла імкненне мужа стаць «селянінам на пенсію». — Казала мне: калі завядзеш свінак — шукай іншую гаспадыню, — жартуе Верашчака. — А потым праніклася і сама ж гэтую свінку набыла. І жонцы лецішча падабаецца, і ўнукі радуюцца жывёле.

Уладзімір Якаўлевіч паказвае сваю ўласнасць. Невялікі акуртны дамок, каля ганка мазаіка з коркаў ад напоў, радуе вока высокі ядловец. Тут — плячоўка для мужчынскай раманцікі: улетку дзве сабры выносяць стол на двор і пасярод ружай п'юць чай і слухаюць салаўяў. Цяпер жа гаспадар частуе кляновым сокама: аказваецца, яго збіраюць раней за бярозавы. Да бутэлькі і на дрэва праіраемяся па сумётах: напой салодкі, свежы і смачны.

УСЕ ПАДАЛІСЯ Ў ГОРАД

Па радзіе гучыць песня ў выкананні Андрэя Міронава «Бялеет мой парус такой адноінкой...», а гаспадар расказвае пра вёску Александра. Гісторыя знаёмая: некалі тут быў вялікі і шумны населены пункт, а цяпер толькі некалькі «жывых» двароў, дзе жывуць пенсіянеры, і куды ўлетку прыязджаюць дачнікі.



Новы селянін Уладзімір ВЕРАШЧАКА з гадаванцам.

— Прагрэс назад не павярнуць, — кажа Анатоль Паўлавіч. — Былі школа, крама і клуб, а народу на вуліцы — як цяпер у райцэнтры. Сёння ўсе выгоды: пацысілі дарогу, ліхтары гараць, вада ёсць, але людзей няма ўжо. Усе паехалі ў горад.

Галдзеўу крыўдна, што моладзь не хоча ехаць у вёску. І што сваю вотчыну няма каму перадаць у спадчыну. Былыя агароды зарастаюць спачатку пустазеллем, потым лесам, і людзі там ужо збіраюць грыбы.

— Мы з сябрам, як можам, трымаем маю родную вёсачку, але наўрад ці нешта зменім, — гаворыць селянін. — Проста мы — аптымісты, эксклюзіўныя людзі. І такія ёсць яшчэ: хто пчоламі займаецца на хутарах, хто коз трымае ў закнутых вёсках. Але, на жаль, нашы высылкі нічога не адрозняць.

Адзінае, што, на думку Анатоля Паўлавіча, можа вярнуць людзей з вялікіх гарадоў назад, да прыроды — гэта пратэст супраць сучаснага хімічнага харчавання, якое шкодзіць здароўю.

— Так, на гэтую тэму ўжо анекдоты ходзяць: каўбаса з найўнасцю мяса ці раслінны хлеб, — смеецца гаспадар. — Людзі хочучы есці чыстыя натуральныя прадукты, якія працягнуць іх жыццё. Але хто іх будзе вырабляць? Такіх, як я, усё менш.

Думку пра сельскія прадукты Галдзеў і яго жонка падмацавалі смачным абедам: юшка з рыбы, якую налявіў гаспадар, крывяная каўбаса, агародніна, грыбы. Усё сваё, і без ГМА, як справядліва анансаваў гаспадар.

СПАТКАННЕ І КАХАННЕ

— Мы дружна жывём і з гаспадаркай разам упраўляемся, — усміхаюцца адзін аднаму Раіса Іосіфаўна і Анатоль Паўлавіч.

У іх цікавая гісторыя знаёмства — як у кіно. Сустрэліся на вясковым вяселлі, куды 17-гадова студэнтка Магілёўскага бібліятэчнага тэхнікума прыехала павіншаваць сяброўку. Літаральна ў апошні момант сябар жаніха запрасіў яе на першае спатканне... Праз паўгода яны пажніліся. Раіса Іосіфаўна і Анатоль Паўлавіч, якія пражылі разам амаль 25 гадоў, кахаюць адзін аднаго, і гэта адразу відаць. У іх двое дзяцей: дачка працуе медсястрой у рэанімацыі раённай бальніцы, а сын вучыцца на бібліятэкара.

— Ён мне адразу паставіў умову: жыць будзем ў вёсцы, — узгадвае Раіса Іосіфаўна. — Ну, дзеля яго можна было пагадзіцца на ўсё! Я закахалася і гатова была ісці за ім. Але ж я і сама з вёскі, таму сельскае жыццё і гаспадарка мяне зусім не пужалі. І не шкадую. Мне падабаецца ўпраўляцца з жывёлаў. У парасяці за вухам пацухаеш — і ўвесь негатыв знікае. У горадзе я хутка стамляюся ад мітусні, а тут усё на карысць і ў радасць.

Жонка Галдзева працуе ў мясцовай бібліятэцы. У яе чытачоў карыстаюцца папулярнасцю выданні па гаспадарцы і рыбаловстве, дэтэктывы, дзіцячым фантастыкам, жаночыя раманы і класіка. Але самым вялікім поштыкам — газеты, у тым ліку і ў «Звязда». Раіса Іосіфаўна паабцала, што будзе чытаць газету і чакаць артыкула пра свайго мужа, сапраўднага селяніна і добрага чалавека.

Ілона ІВАНОВА.

Чавускі раён.

Фота аўтара.

■ Сітуацыя

Прадаўцы сеткі магазіну аднаго з прыватных унітарных прадпрыемстваў па аказанні рытуальных паслуг сістэматычна падманвалі спажыўцоў.

Наогул сфера рытуальных паслуг для некаторых прадпрыемстваў асоб становіцца вельмі даходнай. Зразумела, што свае гэтыя рэалізоўвалася праз сетку ўласных магазінаў рытуальных паслуг у Гомельскай, Брэсцкай і Мінскай абласцях. Аператыўнікі ўстанавілі, што некаторыя прадаўцы пры заключэнні дагавораў на аказанне рытуальных паслуг і разліку кошту заказу наймысна завывілі кошт.

Схема падмана была простая. Заказчык звяртаецца ў краму рытуальных паслуг. Прадавец афармляе заказ, выписвае тры экзэмпляры дагавора на выбар прадукцыі і бярэ перадаплату. На прадпрыемстве бланк дагавора не з'яўляецца бланкам строгага справаздачнасці, нумар дагавора надаецца прадаўцом пры заключэнні. Інакш кажучы, у прадаўца заўсёды ёсць у наяўнасці чыстыя бланкі дагавораў, і расход бланкаў нікім з работнікаў прадпрыемства не кантралюецца.

Супрацоўнікі службы па барацьбе з эканамічнай злачы-

наско Гомельскай і Брэсцкай абласцей прыватны гаспадарчы ўдзелныя аднаго з прыватных Гомельскіх прадпрыемстваў — буйнога вытворцы помнікаў з граніту і іншых матэрыялаў, агародняў, дэкаратывных прыгараджанняў, крыжоў і г.д. Прадукцыя рэалізоўвалася праз сетку ўласных магазінаў рытуальных паслуг у Гомельскай, Брэсцкай і Мінскай абласцях. Аператыўнікі ўстанавілі, што некаторыя прадаўцы пры заключэнні дагавораў на аказанне рытуальных паслуг і разліку кошту заказу наймысна завывілі кошт.

Схема падмана была простая. Заказчык звяртаецца ў краму рытуальных паслуг. Прадавец афармляе заказ, выписвае тры экзэмпляры дагавора на выбар прадукцыі і бярэ перадаплату. На прадпрыемстве бланк дагавора не з'яўляецца бланкам строгага справаздачнасці, нумар дагавора надаецца прадаўцом пры заключэнні. Інакш кажучы, у прадаўца заўсёды ёсць у наяўнасці чыстыя бланкі дагавораў, і расход бланкаў нікім з работнікаў прадпрыемства не кантралюецца.

Супрацоўнікі службы па барацьбе з эканамічнай злачы-

НАЖЫВАЛІСЯ НА РЫТУАЛЬНЫХ ПАСЛУГАХ

Пакупнік упэўнены, што ўсе экзэмпляры дагавора змяшчаюць аднолькавую інфармацыю: аглыную суму дагавору, памер унесенай 50-працэнтнай перадаплаты, якая прабіваецца на касавым апарце... Што другі экзэмпляр захоўваецца ў краме, а трэці перадаецца ў бухгалтэрыю прадпрыемства для вывучэння правільнасці разлікаў і перадачы ў вытворчы цэх на выбар заказу.

Аднак на самой справе некаторыя прадаўцы завывілі кошт заказу і менавіта завывішы кошт указвалі ва ўсіх экзэмплярах. Пасля перадачы аднаго з экзэмпляраў заказчыку два іншыя перапісаліся з указаннем правільнага кошту заказу. Дакументы, складзеныя ў прысутнасці заказчыка, знішчаліся. У дзень атрымання тавараў прадавец прысвойваў сабе грашовыя сродкі.

Зразумела, кіраўніцтва прадпрыемства нічога не ведала пра гэтыя махінацыі, так што шкоду цяперлі толькі заказчыку. За падман спажыўцоў завезена звыш 100 крмінальных спраў.

Святлана БАРЫСЕНКА

ПАЧЫМ У ВЁСЦЫ КАВА?

ВЫЖЫВАЦЬ ВА ўМОВАХ КАНКУРЭНЦЫІ ВУЧАЦЦА КААПЕРАТАРЫ

З 2010 года спажывецкая кааперацыя Міншчыны працуе без страт. Аднак кааператары не спраўляюцца са сваёй асноўнай функцыяй. А менавіта з закупкі лішка сельгаспрадукцыі ў населеным, яе перапрацоўкай і продажам гатовых вырабаў па найбольш нізкім кошце. Пра гэтую з'яўляюцца Мінскага абласнога выканаўчага камітэта Барыс БАТУРА.

Сістэма спажывецкай кааперацыі цэнтральнага рэгіёна — адна з самых разгалінаваных: тут налічваецца каля 2 тыс. гандлёвых прадпрыемстваў, у агульным таваразвароце вобласці ёй належыць толькі 13 працэнтаў. Для параўнання: у 2007-2008 гадах казахскі складальнік склаў 23 працэнтаў. У першую чаргу кааперацыя не дацягвае ў наліч перапрацоўкі савдвіны, гарадніны, мяса. Згодна з новымі санітарнымі патрабаваннямі, забой свойскай жывёлы на продаж можна ажыццяўляць толькі ў спецыяльна абсталяваных пунктах. У Мінскай вобласці іх толькі чатыры. Таму ёсць над чым працаваць: такія бойні павіны быць у кожным раёне.

На думку губернатара, трэба мяняць падыходы і ў аптвым гандлі. Напрыклад, тая ж кава ў сельскай мясцовасці даражэй, чым у сталіцы. Прадукцыю закупляе за мяжой (цэнтралізавана) Белспажывецкае. Такое права павіны мець і абласныя спажывецкія саюзы. Гэта дзевяноліць з энціць кошт імпортных тавараў, лямчэ Барыс Батура.

Акрамя таго, пакадае чакаць лепшага і культура абслугоўвання, добраўпарадкаванне пад'язных шляхоў да крам, іх знешні выгляд. «Тут таксама вялікі комплекс праблем, становіцца трэба выпраўляць, каб прыцягнуць пакупніка, — лічыць старшыня аблвыканкома. — Варта ўлічваць, што з кожным днём набіраюць сілу буйныя гандлёвыя сеткі, якія прыводзяць у тым ліку і на вёску. Мы не будзем чыніць перашкоды гэтым. Няхай кааператары вучацца выжываць ва ўмовах канкурэнцыі. Калі такая сістэма будзе функцыянаваць, то і цэны будуць ніжэйшымі».

На Міншчыне каля тры тысяч населеных пунктаў, якія абслугоўваюцца аўтакрамамі. Як паказвае практыка, гэта вельмі прыбытковы бізнес. І яго трэба развіваць, узводзіць я мага больш паслуг: не толькі гандлю, але, магчыма, і цырульніка, і фатографу. Словам, аб'яўляюць магчымыя кааперацыі і «бытоўкі».

Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.

■ Соцыум

КАБ СМЕЦЦЯ СТАЛА МЕНШ, ТРЭБА МЯНЯЦЬ СВЯДОМОСЦЬ

У маім кабінце сабралася цэлая кардонка вырацаваных батарэек. Як чалавек экалагічна свядомы, я не магла іх выкінуць у звычайную смецішча, а пункты збору такіх адходаў няма ў вочы не трапіліся. Паспрабуй здагадацца, што ў павільёне па продажы дыскаў, які размешчаны ў буйным супермаркцеце «Мікс» якраз і устаноўлена такая скрынка! У «Мікс» заходжу амаль кожны вечар па дарозе з працы. А вось пра пункт збору даведлася на сайце «Зялёнай карты» (greenmap.by).

НАВІГАТАР

ПАДКАЖА ДАРОГУ

Гэты праект — электронную «Зялёную карту» — презентавалі ў Брэсце спецыялісты Цэнтра экалагічных рашэнняў. Брэст — трэці вялікі горад (пасля Мінска і Гродна), які далучыўся да названа інфармацыйнай кампаніі. На карту ў інтэрнэце нанесены пункты збору другасных рэсурсаў і непатрэбных рэчаў. Там пазначаны месцы знаходжання такіх пунктаў, а таксама бібліятэкі, якія прымаюць у дар кнігі, сацыяльных цэнтраў, царкоўных прыходаў, якія гатовы збярэць вопратку і абутак, камісійных крам. Адным словам, пад рукой — дапаможнік, зроблены для таго, каб смецця стала менш. Навіной для мяне стала, напрыклад, колькасць камісійных крам у нашым горадзе. Шчыра кажучы, думала, што гэта форма гандлю адыходзіць у мінулае. Зусім не. На ўмовах камісіі прадаўцы адзенне, абутак, мэбля, сувеніры, карціны і іншыя рэчы. Калі тая ці іншая рэч не патрэбна вам, гэта не значыць, што яна не патрэбна нікому.

Кнігі прымаюць у дар многія бібліятэкі, а касцюмы і паліто могуць паслужыць некаторы час іншым людзям. А яшчэ можна замест батарэек карыстацца акумулятарамі, а замест пластыкавых пакетаў мець

пад рукой стэльную палатняную торбу. Варта накіроўваць грамадскую думку, асабліва моладзевую, менавіта ў такое рэчывы. Але ёсць і іншыя актуальныя тэмы.

СМЕЦЦЕВЫ СПРУТ

Хутка сядзе снег. І зноў мы ўбачым гурбы смецця ўздоўж дарог, у прыгарадных лясах. А адпрацаваныя халадзільнікі альбо тэлевізары можна «сустрэць» нават у меліярацыйных каналах. Зноў дзевяццацца лаціць суботнікі і іншыя актыўны прыбыранні тэрыторыі, вывозіць горы смецця. Нехта ж выкідае ўсё гэта! Перш за ўсё, на свядомасць такіх грамадзян трэба спрабаваць уздзейнічаць самымі рознымі спосабамі — хоць магутна і наступна, хоць у гадзіну па чайнай лыжцы. Больш эфектыўна было б выхоўваць штрафамі, але праўдальніку не так проста злавіць за руку: яны шкодзяць прыродзе, як правяла, азіраючыся.

Але ж, пагадзіцеся, трэба не толькі строга спягнаць з чалавека, калі ён вывезе прадмет бытавой тэхнікі ў лес, а і прапанаваць яму месца, дзе можна здаць ва ўтыль тую ж тэхніку легальна. А такога пункту прыёму, напрыклад, у Брэсце пакуль што няма. **Начальнік Брэсцкай аграды інспекцыі прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Пётр БРЫШ** расказаў, што распача будаўніцтва яго ў мікрараёне Пляска. Пляцоўка для часовага захавання бытавой тэхнікі, мэблі, іншых габарытных прадметаў павіна з'явіцца цягам гэтага года. Але невядома, ці ўдасца вытрымаць графік уводу з-за нестабільнага фінансавання работ. Будзем спадзявацца на лепшае, і тады, напрыклад, у снежні, калі перад новым годам людзі набываюць «абновы» для кватэры, можна будзе старацца халадзільнікі, тэлевізары і каналы прывезці на памянёную пляцоўку. Адпаведныя службы, трэба думаць, не палянуцца як след праінфармаваць грамадзян пра новую — цывілізаваную — магчымыя пазбавіцца ад непатрэбнага лому.

Праўда, пакуль не ясна, на якіх умовах грамадзян зможа здаць габарытныя прадметы побыту: дзевяццацца плаціць «за звалку»? Ці наадварот — грамадзянін заплаціць за лом? Альбо будзе так: прывёз, паставіў — і нікому нічога не вінен. Некаторыя упэўнены, што трэба плаціць людзям за здачу хоць нейкай грошы, інакш не павязуць, не будуць абцяжарваць сябе лішнімі клопатамі.

«А Ў МЯНЕ СМЕЦЦЯ НЯМА»

Пакуль жа, як заўважаў намеснік дырэктара Брэсцкага смеццэперапрацоўчага завода Валерый ГАЛІЦКІ, староў тэхніку сям-так усё роўна збіраюць, і тралляе яна на памянненні завод, дзе яе разбіраюць на запчасткі і сартуюць разам з іншымі бытавымі адходамі. Паводле слоў Валерыя Яўгенавіча, пакуль вельмі мала паступае раздзелнага смецця, хоць у горадзе ўстаноўлена 1,5 тысячы кантэйнераў для збору паперы, шкла, пластыка. Большасць суайчыннікаў бытавыя адходы звальнае разам — так яны і паступаюць на перапрацоўку. Апошнім часам завод разглядае магчымыя запусты рознакаляровыя мяшкі, раздаць іх домаўладальнікам і папрасіць жыхароў

прыватнага сектара збіраць смецце асобна. Зноў жа разлік робіцца на свядомасць людзей, да якой увесь час трэба заклікаць. Тое, што ў многіх краінах даўно стала нормай, у нас прыжываецца з цяжкасцю. Валерый Галіцкі прывёў, на першы погляд, дзіўны, але вельмі паказальны факт. Аказваецца, прыкладна трэць гаспадароў новых домаўладанняў у Брэсце не заключваюць дагаворы з камунальнікамі аб вывазе смецця з падворкаў. Вось так: пабудоваў чалавек катэдж, умоўна кажучы, за 100 тысяч даляраў, а 18-20 тысяч за месца за месца за падтрыманне парадку яму аддаць шкада. «А ў мяне няма смецця!» — заяўляюць адны. «Я спываю адходы!» — кажуць іншыя.

...Хутка растае снег, і выйдучы на суботнікі школьнікі, студэнты, валанцёры, каб прыбраць з зямлі сляды чужой неахайнасці. Добра, слоў Валерыя Яўгенавіча, пакуль вельмі мала паступае раздзелнага смецця, хоць у горадзе ўстаноўлена 1,5 тысячы кантэйнераў для збору паперы, шкла, пластыка. Большасць суайчыннікаў бытавыя адходы звальнае разам — так яны і паступаюць на перапрацоўку. Апошнім часам завод разглядае магчымыя запусты рознакаляровыя мяшкі, раздаць іх домаўладальнікам і папрасіць жыхароў

Святлана ЯСКЕВІЧ.

Вучні адной са школ Жабінкі прыбіраюць бераг ракі.



САМЫ ЧАС ЕСЦІ ГРУЦУ

З 1997 года пры радыёжыццёвым сельскім Доме культуры Шаркаўшчынскага раёна дзейнічае аматарскае аб'яднанне народнай кухні «Груца». Гаспадыні розных узростаў арганізавалі вакол адной з найстарэйшых жыхарак вёскі, былой цяляціцы Альдоны Генрыхавы Папко, каб дзяліцца вопытам у кулінарных справах, мянцэца рэцэптымі прыгатаванымі цікавымі страў. Але найперш — для захавання рэцэптаў страў народнай кухні, якая дагэтуль бытуе на Глыбоччыне, Шаркаўшчыне, Браслаўшчыне. Адной з гэтых традыцыйных страў з'яўляецца каша з ячных круп, гароху і цыбулі — груца, якая і дала назву аб'яднанню.

— Мы можам пахваліцца тым, што захоўваем свае традыцыі і валодаем майстэрствам прыгатавання больш як 20 страў народнай кухні, — кажа адна з удзельніцаў Алена Маісеева. — Толькі ў нашай «Груцы» пакуць бліны на калодзе, а яшчэ пакуць «піцу» па-беларуску.

Самы ж кашу — груцу — варылі заўсёды ў пясняны дай, дадаючы да яе ўперзлёў у печы капусту і вараных бурчкі.

— Самы навадк быў, — кажучы пра гэтыя стравы найстарэйшай жыхаркі Радзюкоў і ўпэўніваючы, што традыцыя не парушаецца і падчас сёлетняга Вялікага посту.

Анатоль КЛЯШЧУК. Фота аўтара.

ЯШЧЭ АДЗІН ПРАФІЛАКТОРЫЙ

У сталіцы Прыдзвінскага краю адкрыецца другі па ліку лячэбна-працоўны прафілакторый. Пакуль што некалькі гадоў дзейнічае адзін ЛПП на ўкраіне Віцебска

ОАО «Объединённая дирекция строящихся объектов»

по состоянию на 1 января 2013 г.

Количество акционеров – всего 35, в том числе: юридических лиц – 1, физических лиц – 34.
Информация о дивидендах и акциях:

Наименование показателя	Ед. измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде	млн руб.	303,0	0
Обеспеченность акции имуществом общества	тыс. руб.	11,3	96,9

Наименование показателя	Единица измерения	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
Просроченная дебиторская задолженность	млн руб.	0	0
Просроченная кредиторская задолженность	млн руб.	0	0

Среднестатистическая численность работающих (человек) – 41.
Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета): **Технический надзор в строительстве.**

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2012 года

АКТИВЫ	Код строки	на 31 декабря 2012 года		на 31 декабря 2011 г.	
		1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ					
Основные средства	110	2 518	2 439		
Нематериальные активы	120	1	1		
Вложения в долгосрочные активы	140	596 159	269 085		
ИТОГО по разделу I	190	598 678	271 525		
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ					
Запасы	210	255	7 458		
В том числе: материалы	211	255	7 458		
Расходы будущих периодов	230	59	91		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	86 331	20 274		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	13 121	45 726		
Денежные средства и их эквиваленты	270	11 875	618		
ИТОГО по разделу II	290	111 641	74 189		
БАЛАНС	300	710 319	345 714		
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ					
Уставный капитал	410	1 947	221		
Резервный капитал	440	14	14		
Необращенный капитал	450	12 814	12 736		
Надбавленная прибыль (непокрытый убыток)	460	1 606	172		
Целевое финансирование	480	671 493	324 228		
ИТОГО по разделу III	490	687 874	337 371		
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	691		
ИТОГО по разделу IV	590	-	691		
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	22 445	7 652		
В том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	20 663	3 643		
по авансам полученным	632	298	144		
по налогам и сборам	633	1 011	3 415		
по социальному страхованию и обеспечению	634	20	14		
по оплате труда	635	247	1		
прочим кредиторам	638	188	435		
Обязательства, предназначенные для реализации	640	18			
ИТОГО по разделу V	690	22 445	7 652		
БАЛАНС	700	710 319	345 714		

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ с 1 января по 31 декабря 2012 года

Наименование показателя	Код строки	за 2012 год		за 2011 год	
		1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	5 762	2 547		
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	3 268	2 088		
Валовая прибыль (010 – 020)	030	2 494	459		
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)	060	2 494	459		
Прочие доходы	070	134	3		
Прочие расходы	080	1 093	392		
Доходы по инвестиционной деятельности	090	1 535	70		
Доходы по операционной деятельности	100	15	17		
проценты к получению	103	1	17		
доходы по инвестиционной деятельности	104	14			
Иные доходы и расходы	140	167	254		
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130 + 140)	150	182	271		
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 150)	160	1 717	341		
Налог на прибыль	170	506	166		
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	200		15		
Чистая прибыль (убыток) (± 160 – 170 ± 180 ± 190 – 200)	210	1 211	160		
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	1 804	10 968		
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)	240	3 015	11 128		

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 23 апреля 2013 года повторных торгов по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскагротранс»

Предмет торгов (наименование и характеристика продаваемого имущества)	Местонахождение продаваемого имущества	Сведения о продавце	Сведения об организаторе торгов	Начальная цена предмета торгов (без НДС)	Сумма задатка

Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскагротранс», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, предоставляемыми организатором торгов; копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона и не включается НДС.
Стоимость приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. По согласованию с продавцом договором расписка платеж. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 10 рабочих дней со дня проведения аукциона.
Затраты на организацию и проведение торгов возмещает победитель торгов.
Торги проводятся 23 апреля 2013 года в 14.30 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 04.04.2013 по 19.04.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Торги проводятся в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскагротранс», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, предоставляемыми организатором торгов; копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена фиксируется в протоколе о результатах аукциона и включает НДС.
Стоимость приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 календарных дней со дня проведения аукциона.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов.
Торги проводятся 03 мая 2013 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 04.04.2013 по 02.05.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Торги проводятся в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскагротранс», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, предоставляемыми организатором торгов; копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена фиксируется в протоколе о результатах аукциона и включает НДС.
Стоимость приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 календарных дней со дня проведения аукциона.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов.
Торги проводятся 03 мая 2013 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 04.04.2013 по 02.05.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Торги проводятся в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскагротранс», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, предоставляемыми организатором торгов; копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена фиксируется в протоколе о результатах аукциона и включает НДС.
Стоимость приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 календарных дней со дня проведения аукциона.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов.
Торги проводятся 03 мая 2013 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 04.04.2013 по 02.05.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Торги проводятся в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскагротранс», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, предоставляемыми организатором торгов; копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена фиксируется в протоколе о результатах аукциона и включает НДС.
Стоимость приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 календарных дней со дня проведения аукциона.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов.
Торги проводятся 03 мая 2013 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 04.04.2013 по 02.05.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Торги проводятся в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскагротранс», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, предоставляемыми организатором торгов; копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена фиксируется в протоколе о результатах аукциона и включает НДС.
Стоимость приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 календарных дней со дня проведения аукциона.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов.
Торги проводятся 03 мая 2013 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 04.04.2013 по 02.05.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Торги проводятся в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскагротранс», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, предоставляемыми организатором торгов; копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена фиксируется в протоколе о результатах аукциона и включает НДС.
Стоимость приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 календарных дней со дня проведения аукциона.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов.
Торги проводятся 03 мая 2013 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 04.04.2013 по 02.05.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

Торги проводятся в форме открытого аукциона на повышение начальной цены.
Торги проводятся в соответствии со ст.ст. 417, 418 Гражданского кодекса Республики Беларусь и порядком проведения аукциона по продаже имущества, принадлежащего ОАО «Минскагротранс», утвержденным организатором торгов.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, внесшие задаток, заключившие соглашение с организатором торгов о правах и обязанностях сторон в процессе подготовки и проведения аукциона, а также представившие организатору торгов следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, установленной организатором торгов); заявление об ознакомлении с документами, предоставляемыми организатором торгов; копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц) и индивидуальных предпринимателей); копию устава (для юридических лиц); копию платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет УП «Минский городской центр недвижимости» № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, УНП 190398583.
Победителем торгов признается участник, предложивший наивысшую цену за продаваемое имущество. Наивысшая цена фиксируется в протоколе о результатах аукциона и включает НДС.
Стоимость приобретенного имущества с учетом НДС осуществляется победителем торгов (покупателем) в порядке, предусмотренном в договоре купли-продажи. Договор купли-продажи между продавцом и победителем торгов (покупателем) подписывается в течение 5 календарных дней со дня проведения аукциона.
Затраты на организацию и проведение аукциона возмещает победитель торгов.
Торги проводятся 03 мая 2013 года в 12.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов. Прием документов, а также консультации по вопросам участия в торгах осуществляются с 04.04.2013 по 02.05.2013 включительно в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам – до 16.45) по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, каб. 6.

звезда 3 красавика 2013 г.

ЗАО «РРБ-Банк» сообщает, что 29 марта 2013 года Правлением ЗАО «РРБ-Банк» (Протокол № 17 от 29.03.2013) утверждены изменения № 2 в Правила организации обслуживания счетов клиентов Банка — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые вступают в силу через пять банковских дней с момента публикации.

Утеренные полисы страховой компании ЗАОС «Промтрансинвест» по обязательному страхованию ответственности владельцев транспортных средств, выезжающих в страны системы «Зеленая карта» ВУ/07 №№ 7490672, 7490673, 7470199; квитанция формы 1-СУ серии КС №№ 3631649, 3251149, 3610495, 3899307; по договорной стороне от претензий и исчастных случаев на время поездки за границу формы 2РН, 2РП серии БА № 0350371; страховые полисы по гражданской ответственности владельцев транспортных средств на территории РБ серии ВР №№ 0402241, 0413838 считать недействительными. УНП 100357923

ОАО «Белгазатрера» сообщает, что выплата дивидендов за 2012 г. на акции акционеров будет производиться с 8 по 10 апреля 2013 года в кассе ОАО «Белгазатрера» по адресу: г. Минск, ул. Ботаническая, 5а.
Наблюдательный совет ОАО «Белгазатрера»
УНП 100230667

В извещении о проведении открытого аукциона по продаже земельных участков в частную собственность граждан в Ушацком р-не Витебской обл. опубликован в газете «Звязда» № 60 от 02.04.2013 года, ВНЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ:
П. 3. Горы 1, д. 6. Ушацкого р-на Витебской обл. — начальная цена 20 000 000 рублей.
П. 4. Горы, д. 7. Ушацкого р-на Витебской обл. — начальная цена 20 000 000 рублей.
Доп. информация: Верхульский сельсовет, тел. 8 02158 254 24, адрес: 211493, аг. Верхулы, ул. Школьная, д. 13. УНП 300007073

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 6 мая 2013 г. торгов по продаже конфискованного имущества

Предмет торгов (наименование, местонахождение, характеристика продаваемого имущества)	Помещение транспортного назначения (металлический гараж) с инв. номером 500/Д-35885, состоящее из гаража и моторной ямы; общая площадь 17,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Минск, пер. Колцова, д. 9Г, пом. 513. ПК «Былина-11»
Начальная цена	18 026 500 белорусских рублей
Сумма задатка	1 800 000 белорусских рублей
Организатор аукциона	УП «Минский городской центр недвижимости», ул. К. Маркса, 39, к. 10, 220030, г. Минск, (017) 327-40-22

Аукцион проводится в соответствии с Положением о порядке учета, хранения, оценки и реализации имущества, изъятого, арестованного или обращенного в доход государства, утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от 04.09.2006 № 559, и порядком проведения аукциона, утвержденным организатором аукциона.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, представившие организатору аукциона следующие документы:
заявление на участие в аукционе (по форме, определенной организатором аукциона); заявление об ознакомлении с документами, предоставляемыми организатором аукциона (по форме, определенной организатором аукциона); копию свидетельства о регистрации (для юридических лиц) и свидетельства о регистрации (для физических лиц); копию платежного поручения о внесении задатка; документы, подтверждающие полномочия представителя юридического (физического) лица; а также, при необходимости, иные документы в соответствии с порядком проведения аукциона.
Задаток перечисляется на расчетный счет № 3012104971019 в региональной дирекции № 700 ОАО «БПС-Сбербанк», г. Минск, код 153001369, получатель – УП «Минский городской центр недвижимости», УНП 190398583.
Торги проходят в форме открытого аукциона на повышение начальной цены. Торги проводятся в соответствии с Положением о порядке проведения аукциона. В процессе торгов начальная цена повышается аукционистом до тех пор, пока только один участник согласится приобрести предмет торгов. Данный участник объявляется победителем аукциона, а наивысшая цена (цена продажи) фиксируется в протоколе о результатах аукциона.
Возмещение затрат на организацию и проведение аукциона осуществляется победителем аукциона. Оплата стоимости приобретенного имущества осуществляется в течение срока, указанного в протоколе о результатах аукциона.
Аукцион проводится 6 мая 2013 года в 15.00 по адресу: г. Минск, ул. К. Маркса, 39, зал аукционов.
Прием документов, а также консультации по вопросам участия в аукционе осуществляются с 04.04.2013 по 02.05.

